

ЗОК-1
1844

05
222680



**работніца
і сялянка** 8 1972
+ прил.



ДРУЖБАЙ ВЯЛІКАЮ СЭРЦА БАГАТА



ГАЛИНА РЫГОРАУА
ДАВІДОЎСКАЯ,
жывёлавод калгаса імя У. І. Ле-
ніна Капыльскага раёна, дэп-
тат Вярхоўнага Савета БССР

Напярэдадні юбілею іх мно-
га — думак, разважанняў, па-
раўнанняў. Але калі выдзеліць
галоўную, то ў мяне, як і ва-
усіх савецкіх людзей, гэта дум-
ка аб партыі камуністу. Пар-
тыі, якая на чале з У. І. Лені-
ным больш чым паўвека назад
узяла народ на штурм старо-
га свету. Якая вяла краіну па-

Пралетары ўсіх краін, ўядайцеся!

работніца і сялянка

№ 8 ЖНІВЕНЬ
1972

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 г.

Выдавецца ЦК КП Беларусі

Набліжаецца наша вялікае свята — 50-годдзе ўтварэння Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Савецкі народ ідзе да яго адзінай дружнай сям'ёй, з'яднаны агульнай мэтай, высокім імкненнемі.

У гэтыя дні карэспандэнт «Работніцы і сялянкі» сустрэўся з трьма жанчынамі розных прафесій і заняткаў і папрасіў іх адказаць на пытанне: «З якімі думкамі, якімі справамі вы сутракаеце юбілей?» Вось што адказалі:

шляху сацыялістычнага будаў-
ніцтва, у цяжкія ваенныя гады
была арганізаторам і натхні-
целем наша перамогі. Партыі,
што з'яднала ўсе нацыі і на-
роднасці краіны ў адзінае ін-
тэрнацыянальнае брацтва і
сваёй галоўной мэтай лічыць
мір і шчасце людзей.

Я кажу натхнёныя слова аб
партиі з асаблівым пачуццём
радасці і гордасці, бо і сама
цяпер — яе часцінка. У сёлетні
юбілейны год камуністы калга-
са прынялі мяне ў свае рады.

У нас вялікая партарганіза-
цыя — 71 член і кандыдат пар-
тыі. Многаму я навучылася і ву-
чуся ў такіх камуністах, як Фё-
дар Рыгоравіч Давідоўскі, наш
ветэран, жывёлаводы Ніна Да-
відоўская і Іван Квач, электрык
Мікалай Мікуліч і яго жонка
загадчыца гасцініцы Марыя Mi-
куліч, сакратар партарганіза-
цыі калгаса Яўген Карпучок...

Мой муж Вячаслаў таксама
камуніст. Раствуць у нас двое
сыноў — школьнікі Толя і Сяро-
жка. Хочацца мне выхаваць іх
хорошымі людзьмі, дастойнымі
будаўнікамі камуністычнага
грамадства.

Такія мае думкі, планы, а
вось якія справы.

Дваццаць гадоў я працую ў
калаге, з іх шаснаццаць — бы-
ла даяркай, ужо год узначаль-
ваю малочна-племянную фер-
му ў цэнтральнай брыгадзе —
вёсцы Камсамольскае. Наш ка-
лектыв вялікі — даяркі, пастухі,
даглядчыкі маладняку. Усе ас-
ноўныя вытворчыя працэсы на
ферме механизаваны. Мы аба-
вязаліся сёлета надаіць ад
кожнай каровы не менш чым
па 2750 кг малака, атрымаць і
выгадаваць да 20-дзённага
ўзросту 318 цялят. Слова тры-
маем. Кожны дзень адпраўля-
ем спажыўцам больш як
3,5 тонны малака вышэйшай
якасці. Старанна працуяць, ат-
рымліваюць амаль пудовыя на-
доі даяркі Марыя Вяргейчык,
дэпутат раённага Савета, Ана-
стасія Клішэвіч, Зінаіда Лазоў-
ская, Ніна Красоўская, Яўгенія
Гук, Юзэфа Дудкіна, наша па-
важаная Фядора Аляксандраў-

на Яцкоўская, пенсіянерка,
якая нізавошта не хоча сядзець
дома, механізаторы Уладзімір
Сойка і Леанід Кункевіч, па-
стухі Мікалай Цвірко, Антон
Каляда, словам, усе мае тава-
рышы.

Вельмі нам хочацца да
50-годдзя ўтварэння СССР за-
вяваць званне брыгады каму-
ністычнай працы, за якое спа-
борнічаем.

Хачу сказаць яшэ вось аб
чым. Сёлета я паступіла ву-
чицца завочна ў Смілавіцкі
заатэхнічны тэхнікум. Нялёгка:
мне будзе, ой, нялёгка: сямі-
годку скончыла дваццаць га-
доў назад. Але вучыцца трэба.
З гэтай пяцігодкі сярэдняя аду-
кацыя ў нас становіцца ўсе-
агульной — такую мэту паста-
віла партыя. У чэрвені на сесіі
Вярхоўнага Савета БССР мы
абмеркавалі пытанне, як лепш
справіцца з гэтай задачай. Ду-
мала тады, веру цяпер — я так-
сама спраўлюся!

ЕУДАКІЯ ПЯТРОЎНА
САПАЖКОВА,
работніца Крычаўскага завода
гумавых вырабаў імя 50-годдзя
БССР

Дазвольце, я раскажу спа-
чатку пра адзін подзвіг. Можа
чытачы часопіса і ведаюць яго,
бо наш друк пісаў пра гэта.
Паведамляе аб подзвігу і «Гі-
сторыя Вялікай Айчыннай вай-
ны».

Дык вось. Было гэта 17 ліпеня
1941 года. Нашы войскі вы-
мушаны былі адысці за Сож,
пакінуўшы для прыкрыцца пе-
хачінцаў, якія занялі абарону
непадалёк ад Крычава каля
шасэ Масква — Варшава. Вось
з-за ўзгорку на шасэ паказа-
лася калона фашысцкіх танкаў.
Але супраць танкаў у пехачін-
цаў былі толькі гранаты. І рап-
там, замаскіраваная непадалёк
у кустах, ажыла гармата. Пер-
шымі выстраламі яна падпала-
ла галаўны танк і замыкающую



бронемашыну. Потым яшэ
танк і яшэ.

— Малайцы артылерысты! —
радаваліся пехачінцы.

Вораг шалеў. Звярнуць з ша-
сэ ён не мог — вакол было ба-
лота. Скрозь чорны дым, што
ахутаў калону, танкі наўзダгад
стралялі па савецкай гармаце.
Некалькі машын спаўзлі з шасэ
і загразлі. Другая танкавая ка-
лонна спынілася.

Дзве гадзіны цягнуўся гэты
бой, і калі, нарэшце, ворагі¹
праўваліся да гарматы і ва-
ўпор расстрялялі артылерыста,
яны застылі ў здзіўленні:
больш тут нікога не было, воін
быў адзін.

57 магіл выкапалі фашисты.
У прапагандысцкіх мэтах яны
пахавалі і адважнага савецкага
воіна. Адзін обер-лейтэнант за-
пісаў у дзённіку: «Палкоўнік
перед магілай гаварыў, што ка-
лі б усе салдаты фюрэра білі-
ся так, як гэты рускі, мы за-
вявалі б уесь свет. Тры разы
стралялі залпамі... Усё ж ён
рускі, ці патрэбна такая па-
шана?»

Так, ён быў рускім. Доўгі час
вяліся пошуки, хто гэты чалавек
з легенды. Нарэшце стала
вядома: гэта дваццацігадовы
рускі хлопец з Арла, старышы
сержант-артылерыст Мікалай
Сірацінін.

Сёння на месцы былога бою
стаіць помнік герою, пасмя-
ротна ўзнагароджанаму ордэ-
нам Айчыннай вайны I ступені.
Сірацініну прысвечан стэнд у
мясцовым краязнаўчым музеі.
Яго імем названы ў горадзе
вуліца, піянерскі атрад школы
№ 2. Яго імя носіць і наша
жаночая брыгада. Нас у бры-
гадзе трываць. Шэсць гадоў
назад мы сказаі: «Хочам залі-
чыць паўнапраўным членам
свайго калектыву Мікалая Сі-
рацініна. Будзем штодзень вы-
конваць норму за яго».

Так ён стаў трыццаць пер-
шым у брыгадзе. Жыве ў на-
ших сэрцах, у наших спраўах.

З ОК-1
1844

Слова публіциста

ТОЕ ПРАМЯНІСТАЕ СВЯТЛО

Мы часта разам з піянерскім атрадам імя Сірацініна бываєм на месцы былога бою і на магіле героя, у Дзень Перамогі штогод запрашаем да сябе яго родных. Мы працуем швачкамі ў цеху вулканізацыі фармавога і спартыўнага абутку, перавыконваем свае вытворчыя заданні і за сябе, і за Мікалая Сірацініна. Мы — гэта руская Раія Старышнава, беларускі Клаудзія Дземідовіч і яе дачка Люда, Соня Белянкова, Ліда Ісаковіч, Валя Сямёна, чувашка Гая Мышкоўская, усе мае сяброўкі.

У гэтыя дні калектыв нашага завода спаборнічае з маскоўскім вытворчым аб'яднаннем «Красны богатырь» пад дэвізам «15 рэспублік — 15 двух-

тыднёвых працоўных вахт». Кожныя два тыдні мы становімся на вахту ў гонар адной Савецкай рэспублікі. Імкнемся датэрмінова выканань вытворчую праграму другога года пяцігодкі, даць звышпланавай прадукцыі — так патрэбных жанчынам гумавых боцікі, спартыўнага і іншага абутку — на 230 тысяч рублёў. З намі на юбілейнай вахце і Мікалай Сірацінін.

І вось думаю я: як гэта добра, што мы, савецкія людзі, жывем і працуем адзінай дружнай сям'ёй. Што выхаваны мы інтэрнацыяналістамі. І што сённяшнія пакаленне дастойна працягвае подзвіг сваіх дзядоў, бацькоў і старэйших братоў.

ЕУДАКІЯ ЯКАУЛЕЎНА ЛОСЬ,
паэтэса



05
222680

нае развіццё — і дружба нашых літаратур, іх узаемны ўплыў і ўзаемаўзагачэнне. У юбілейны год гэтае ўзаемаўзагачэнне відаць асабліва ярка. Яно ідзе рознымі шляхамі. Гэта дні савецкай літаратуры ў братніх рэспубліках, абменныя матэрыялы літаратурных часопісаў, паездкі пісьменнікаў па краіне, пераклады з братніх літаратур, вывучэнне волыту, накопленага ўсёй савецкай і асабліва рускай літаратурай.

Сёлета я многа займаюся перакладамі. Юбілейны зборнік «Дзень пазії» адкрываеца маім перакладам верша рускага паэта Яраслава Смелякоў «Наш герб». Перакладаю вершы украінскіх паэтаў для «Анталогіі украінскай пазії». Зрабіла пераклад твораў народнай паэзіі Эстоніі Дэборы Ваарандзі і празаіка Лілі Промет. З натхненнем працевала над перакладамі твораў Саламеі Нерыс, Аванеса Туманяна, Ніколаза Бараташвілі. Мне прыемна, што і мае вершы гучаць на рускай, украінскай, узбекской, літоўскай, латышскай і іншых мовах народаў СССР.

Дружба народаў — пастаянная тэма маёй творчасці. У цыклах вершаў, прысвечаных Расіі, Украіне, Узбекістану, Грузіі, Азербайджану, Літве, Латвіі, мне хадзелася перадаць свае самыя патаемныя думкі і пачуцці. Як гэта ўдалося — хай мяркуе чытач.

У гэтым юбілейным годзе здала ў выдавецтва новы зборнік вершаў «Галінка з яблыкам», а таксама кніжку для дзяцей «Дванаццаць загадак». У выдавецтве «Малыш» выйшла моя кніжка «Абутая ёлочка», зборнік вершаў на рускай мове выйдзе ў выдавецтве «Советскій пісатель».

Думкі пра юбілей СССР? Я лічу, што гэта свята, якое заўсёды з намі, у нашых сэрцах. Мы ўсе — дзецы Савецкай улады, Савецкай краіны, і я, напрыклад, не ўяўляю, што б я пісала і кім бы я была, калі бы не гэты наш магутны Саюз, не гэты бацькоўскі клопат Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада аб развіцці нашай шматнацыянальнай літаратуры, не тая вялікая ўвага, якую надае работе пісьменнікаў Цэнтральны Камітэт Кампартыі Беларусі.

Я часта бываю ў братніх рэспубліках, у розных гарадах і вёсках сваёй Беларусі і думаю: «Якое гэта шчасце пісаць пра нашых выдатных людзей і для гэтых людзей. Як выраслі нашы чытачы!»

Сведчанне вялікай дружбы савецкіх народоў, яе канкрэт-

Днём — горад як горад, людзі як людзі.

...А вечарам на вуліцах пачынаецца тое патаемнае жыццё, якое на нас, савецкіх турыстаў, пакідала самае змрочнае ўражанне. Вось постаць маладога чалавека застыла, як Буда, у кутку пад'езда. Спіць? Не. П'яны? Таксама, здаецца, не... Штосьці ненатуральнае ў позе, у шырокі адкрытых бліскучых вачах, якія пазіраюць на свет і не бачаць свету. Апоены наркотыкамі мозг, як дынама, выпрацоўвае ў гэты момант серую хваравітых галюцынацый і міражоў. А вось групка хіті. Вяла, бязрадасна, бессэнсоўна бадзяеца па вуліцах. Вітрыны маленьких і вялікіх магазінаў, кінатэатраў бессаромна і цынічна прапагандуюць і дзесятам і дарослым секс, адзін толькі секс, і зноў-такі ў самых яго ненатуральных разбэшчаных праявах.

Што здарылася з вашай краінай? Як дайшлі ў вас людзі да жыцця... такога? — задавалі мы пытанні гідам.

— Ведаце, наша краіна дасягнула даволі высокага ўзроўню эканамічнага развіцця. Ну, не было войнаў і г. д. Аб хлебе надзённым людзі ўже не надта турбуюцца. А вось духоўнага жыцця, высокіх ідэалаў, такіх, як у людзей вашай краіны, грамадскіх інтарэсаў нестаете.

Цэлую краіну даволі рызыкоўна параўноўваць з асобным чалавекам. І ўсё ж, калі ўявіць себе асобнага чалавека, у якога ёсць і хлеб і да хлеба, і віндртка, і мэбля, і нават аўтамашына, і ў якога няма ў жыцці мэты, якому ўсё абыякава, якога нічога не хвалюе, як вось таго юнака, што сядзіць у цёмным кутку пад'езда, калі ўявіць себе ўсё гэта, — зразумела, адкуль тая пустата ў душы.

Духоўнае жыццё, унутраны свет. — Уся гісторыя нашага станаўлення «на ногі», сцвярджэння сябе на зямлі, як гома сапіенс (чалавека разумнага), ад раздумаў мысліцеляў античнасці да трывожнага пытання Льва Талстога: «Чым людзі жывы?», да філософскіх сышткаў Леніна — напоўнена пошукамі, адказамі і зноў пошукамі сэнсу духоўнага жыцця асобных людзей, духоўнага жыцця грамадства, усяго чалавецтва.

Што для нас сёння ўзор, прыклад, што складае сэнс духоўнага жыцця сучасніка?

...Я ведаю адну жанчыну. У дні вайны яна была камісарам партызанскаага палка. Я сустракалася з ёй шмат разоў у самых розных абставінах, у дні яе трывог і ў дні радасці. І пры кожнай сустрэчы задавала сабе пытанне: што так прыцягвае, як магнітам, людзей да гэтай жанчыны? Аднойчы я пачула ад яе такія слова:

— Я пражыла доўгае і складанае жыццё. Ці была шчаслівай? Не ведаю. Але мне ніколі не было сумна жыць. Я рабіла ўсё, што мне належала рабіць на зямлі. Сумленна ваявала за Радзіму... Шчыра кахала... Гадавала дзяцей... І вось ужо ўнукі, і парасткі мае і карэнні — тое «вечна зялёнае дрэва жыцця»... Здаецца, ўсё на зямлі мяне хвалявала, непакоіла ўсё, што можа хваляваць чалавека, і радавала ўсё, што можа радаваць.

Вось адкуль тая «жывінка» ў яе вачах, тое прамяністаете светло. Вось і разгадка яе прывабнасці, яе прыцягальнай сілы. Чалавек жыў заўсёды і жыве сёння багатым духоўным жыццём, падобным на каштоўны камень, які зіхаціць мноствам сваіх дзівосных граней. Тут не раскладзеш па паліцах, не скажаш: вось я, напрыклад, чытаю шмат, бываю ў кіно, тэатры, ні ў чым не адстаю ад жыцця — значыць, я чалавек высокіх духоўных запатрабаванняў. І нават адной толькі добрай, шчырай працы на карысць грамадства — хоць гэта мы заўсёды ўспрымаем як галоўнае, што вызначае духоўную сутнасць чалавека, — гэтага мала.

Чалавек, які здолеў пазбегнуць задаволенасці ўласнай сытасцю і дабрабытам... Чалавек, для якога і ўсіхваліваная старонка новай кнігі, і лёс суседа, што губіць сябе і сваю сям'ю залішній прыхільнасцю да «зялёнага змія», і сэрца сябра, і першы парастак у полі, і забастоўка рабочых у далёкай краіне, і слёзы чужога дзіцяці, і свая роля і місія на зямлі, і роля і місія тваёй краіны, што першая ў свеце абудзіла да высокіх духоўных запатрабаванняў мільёны людзей, — ўсё становіцца прадметам адухоўленага раздуму, добра гаё, непакою, штуршком да дзясяння, стымулам да жадання — жыць, і зноў жыць! Становіцца верай, страсцю, перакананнем. Вось шчасце, вось ідэал!

...Вочы той жанчыны свецяцца такім шчасцем.

І. УЛАДЗІМІРАВА



Самая старэйшая — Пра-
скоя Рыгорауна.

ЯНА ішла і не чула пад сабою ног. Аркестр іграў марш. Усе прысутныя пляскалі ў далоні. Яна спаймала сябе на тым, што стараецца крочыць у такт музыцы. І ўсміхнулася сама сабе, бо ніколі ў жыцці не даводзілася ёй крочыць пад музыку і ніколі дзеля яе не ігралі маршаў.

Мяккая дывановая дарожка цягнулася цераз усю вялізнью залу. Побач ішлі муж, дзеці, сваякі, ішлі да ганаровага стала пад белым абрусам.

Ад хвялявання ў Марыі Пракопаўны зашумела ў галаве, і слова сакратара парткома калгаса Ады Восіпаўны Харкевіч даходзілі да яе нібыта з другога пакоя:

— Мы сёня сабраліся на свята, на сустрэчу з вялікай сям'ёй, дзе прафесія дзядоў і бацькоў выбіраецца і дзецьмі. Дзвесце гадоў працы ў калгасе! Два вякі! Такі агульны працоў-

ны стаж дванаццаці члену сям'і Сусікавых, дынастыі хлебаробаў!..

«Дынастыя! От слова вучонае», — падумала Марыя Пракопаўна. І яшчэ падумала, што вось сядзяць за адным столом усе Сусікавы — урачыстыя і крыху збянятэжаныя, разам яны — дынастыя, а кожны паасобку — проста калгаснік.

Праскоя Рыгораўна Чайкова — самая старэйшая з іх. Белая хусцінка, твар падперла рукою і задумалася. Ніколі Марыя Пракопаўна не бачыла ў сваёй залоўкі такога твару: строгага і задуменнаага. Што яна думае, што ўспамінае?

Можа тое, як пачыналася яе калгаснае жыццё сорак два гады назад? Тады камуна была, «Чырвоны хлебароб» звалася. Пяць коней ды плугі — уся механизация. Усё рукамі рабілі. Усё рукамі... Таму яны і ў зморшчынах, нібы зямля ў барознах, і мазалі на іх глыбока, як карэнні ў зямлі, сядзяць.

Побач дачка Праскої Рыгораўны Зіна Галаўнёва, даярка.

Добры дзень усім вам,
дарагія госці,
Рады караваем вас
пачаставаць!.. —

панеслася над залай. Калгасны народны ансамбль песні і танца «Колас» песняй вітае ўсіх. А ля Праскої Рыгораўны стаіць прыгожая дзяўчына ў беларускім нацыянальным касцюме і з ніzkім паклонам падае на вышываным ручніку хлеб-соль — сімвал любові і гасціннасці.

У залу бягуць дзяўчата, разносяць прысмакі па ўсіх століках, а хлопцы следам нясуць гарачыя самавары. Адзін самавар, другі, трэці... Ого, колькі іх! Аж цэлы тузін. Самыя лікі, самы бліскучы стаіць на стол юбіляраў.

І пачалося свята.

На сцэну прынеслі вялізную кнігу — Кнігу працоўнай славы калгаса. Бойсё, што маюць людзі, — даў ім калгас, а ўсё, што мае калгас, — зрабілі людзі.

Кнігу гартаюць, кнігу чытаюць.

...1971 год — калгас узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

...Шэсцьдзесят калгаснікаў узнагароджаны ордэнамі і медалямі.

...ВДНГ выдала калгасу Дыплом гонару.

...Удзельнік ВДНГ — калгасны клуб.

...Пераможцы спаборніцтва першага года дзевятай пяцігодкі: Сусікава Тамара Лук'янаўна, Мірановіч Таццяна Лук'янаўна...

Гэта яе дочки, Марыя Пракопаўны. І прыгадалася, як летася яны, Тамара і Таня, рыхтаваліся да раённага конкурсу даярак. Хваляваліся: хаця б не быць горшымі за іншых! А перамаглі. Аказаўся лепшымі. От радасці тады было ў доме!

Сёлета сказала Тамары партторг Ада Восіпаўна:

— Хочаш учотчыкам быць? Месца ёсць.

— Не, — адказала Та-

СВЯТА

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ

Усё на полі ў гарачую пару: і
тэхніка, і коні



мара,— і пасля тэхнікума даяркай застануся. А веды не пашкодзяць.

Вось такая ў яе дачка.

А калі самая старэйшая дачка, Таня, ідзе на партыйны сход,— яе падмінне на ферме самая малодшая, вясімікласніца Ніна. Сёлета вучыцца падзе ў Рэчыцу на заатэхніка. Калгасная стыпендыятка будзе...

— Эстафету добрых спраў прыняў другі год пяцігодкі,— гучыць са сцэны.— Рашэннем праўлення калгаса ў Кнігу працоўнай славы заносіцца: кавалер двух ордэнаў Славы механизатар Сусікаў Пётр Восіпавіч, жывёлавод Сусікаў Лука Рыгоравіч, які ў сорак пятым дайшоў да Берліна, і даярка Сусікаў Марыя Пракопаўна...

Ім уручаюць пасведчані, дзяўчынкі дораць ім кветкі, а чацвёра хлопцаў цераз усю залу нясуць канвы распісны куфар і ставяць на сцэну. Куфар добрых спраў. Вымаюць адтуль карту Швейцары.

— За трыццаць гадоў працы ў калгасе Пётр Восіпавіч узараў столькі зямлі, колькі займае цэлая дзяржава — Швейцарыя.

Слухае Марыя Пракопаўна і дзівіцца — во які яе дзевер! А колькі перавёс корму яе муж Лука Рыгоравіч? Таксама, калі скласці ўсё разам, ладна атрымаецца.

З куфра выцягнулі бітон. На ім лічба — 18.876.000 літраў малаек. Столькі надаіла яна, Сусікаў Марыя Пракопаўна, за 26 гадоў.



У гості да Тамары з Сашам ідуць і маці, і бацька, і сёстры.

У гонар яе танцуюць «Крыжачок». Кружацца ў віхры дзяўчата і хлопцы. Глядзіць на іх Марыя Пракопаўна і ўспамінае сябе вось гэткай самай васемнаццацігадовай...

Прыехала са Смаленскай вобласці ў гості. Спадабалася Беларусь, засталася ў калгасе. У маі прыйшла на ферму цялятніцай, а ў чэрвені — вайна.

Пагналі на ўсход калгасны статак: цялят, кароў, авечак. Каб выратаваць, не аддаць ворагу. Даверылі статак брыгадзе ў 25 чалавек, Марыі таксама!

Самі выбіралі шлях, па якому ісці статку далей ад вялікіх дарог. Упершыню тады ма кволыя плечы дзяўчыны лягла вялікая адказнасць. У дарозе і навучылася даіць кароў: пад дрэвам, у полі, у канаве. Малако аддавалі дзесяцям, ваенным... Навучылася спаць пад адкрытым небам, навучылася па гуку пазнаваць, куды ляціць бомба. Навучылася знаходзіць бяспечнае для статка месца.

Дайшлі да Курска, не згубіўшы ніводнай жывёлінны. Тады здавалася, так яно і павінна быць. А ця-

пер, калі ўспамінаюць у калгасе пра той трохмесячны пераход, — называюць яго подзвігам.

І далёкі Курск з того часу Марыя Пракопаўна лічыць сваім горадам. Бояму, рускаму гораду, аддалі беларусы калгасны статак...

На сцэне — стэнд з фамільнымі каштоўнасцямі Сусікаўых. Тут шматлікія граматы і дыпломы, якімі адзначана праца Марыі Пракопаўны, Таццяны, Тамары. Ордэн Каstryчніцкай Рэвалюцыі, якім узнагароджана знатная даярка калгаса, сваячка





Марыя Пракопаўна.

Сусікавых Любоў Мяфодзеўна Галаўнёва. Ордэны і медалі ўдзельнікаў Айчыннай вайны — Пятра Восіпавіча і Лука Рыгоравіча. Граматы былога яфрэйтара, выдатніка баявой і палітычнай падрыхтоўкі, атрыманыя за бездакорную службу ў радах Савецкай Арміі Аляксандрам Уласавым, мужам Тамary, механікам халадзельнай устаноўкі на ферме, дзе яна працуе.


Усе разглядаюць каш-

Рэпетыцыя на паляне. Танцујуць удзельнікі калгаснага ансамбля «Колас».



тоўнасці Сусікавых, а Марыя Пракопаўна глядзіць у залу. За столікамі сядзяць сябры, суседзі. Заслужаныя калгаснікі, архіянты за сваю працу славай і гонарам, і юная змена, вартая сваіх бацькоў. Апранутыя па-гарадскому, увешаныя ордэнамі і медалямі. Жывуць у высокіх светлых дамах. У гаражах стаяць уласныя легкавыя машыны. Пакуль Марыя Пракопаўна налічыла чатыроццаць такіх шчасліўцаў. Але яна ведае, што дваццаць толькі жывёлаводаў падалі заявы старшыні калгаса, каб дапамог ім набыць без чаргі легкавушки...

...Гучыць песня «Эх, тачанка-растачанка, наша гордасць і краса...», а танцевальны калектыв скача вогненную «Тачанку». Хор співае «Вставай, страна огромная...» На кінаэкране кадры вайны... А ан-



Рамонкі.

НЯДАЎНА ў балгарскім горадзе Варне адбылася сесія Савета Міжнароднай Дэмакратычнай Федэрациі жанчын. Сесія абліковала даклад Старшыні Федэрациі Херты Куусінен аб міжнародным становішчы, інфармацыю прадстаўнікоў жаночых арганізацый Лаоса, ДРВ, Рэспублікі Паўднёвага В'етнам аб становішчы ў Індакітаі.

Удзельнікі сесіі з вялікай увагай высушали даклад Сесіль Южэль «Аб ролі жаночых арганізацый у стварэнні неабходных умоў для ўцягнення маладых жанчын у эканамічнае, палітычнае, сацыяльнае і культурнае жыццё сваіх краін».

Дыскусія па гэтаму дакладу паказала, што МДФЖ выбрала самую актуальную «проблему», якая хвалюе прадстаўнікоў ўсіх кантынентаў. У наш час 60 працэнтаў насельніцтва зямнога шара — жанчыны, прычым большая частка з іх маладыя. А да 1975 года, паводле даных Арганізацыі Аб'яднаных Наций, прыблізна палавіна жыхароў зямнога шара будзе маладзей 24 гадоў.

Удзельнікі сесіі распрацавалі праGRAMU дзеянняў па аблікованых дакладах, прынялі Зварот да жанчын і маці ўсяго свету, зацвердзілі план работы Федэрациі на бліжэйшыя два гады.

На працягу шасці гадоў Генеральнym сакратаром МДФЖ працавала Сесіль Южэль. Па яе асабістай просьбе на сесіі ў Варне яна была вызвалена ад гэтай пасады. Генеральным сакратаром МДФЖ аднадышна выбрана Фані Эдэльман — прадстаўніца Аргенціны.

Па просьбе рэдакцыі часопіса «Советская женщина» пра Фані Эдэльман напісаў аргенцінскі пісьменнік Рауль Гансалес Туньён.

Усё жыццё Фані Эдэльман, адной з віднейшых грамадскіх дзеячак Аргенціны, прысвечана барацьбе за права жанчын, цесна звязана з выступленнямі ўсяго нашага народа супраць рэакцыйных урадаў і дыктатур, ад якіх ён пакутуе на працягу чатырох дзесяцігоддзяў. 6 верасня 1930 года, у дзень, які стаў ракавым для Аргенціны, генерал Урыбуру, або, дакладней кажучы, алігархія і імперыялізм звергнулі ўрад Італіта Ірыгойена. Якраз тады ён пачаў наладжваць адносіны — для пачатку гандлёвыя — з Савецкім Саюзам і разам з генералам Масконі меў намер абараніць нафтавыя багацці краіны ад імперыялістаў, якія злачынна пасягалі на наш нацыянальны суверэнітэт.

Характар Фані фарміраваўся і запартоўваўся ў 30-х гадах, калі краіна перажывала змрочныя дні кіравання генерала Хусто. Тады яна працавала ў МОПРы. У 1936 годзе Фані выйшла замуж за Бернарда Эдэльмана, вельмі адукаванага і дзейнага чалавека.

Праз год Фані ездзе ў Іспанію. Там,

ФАНІ ЭДЭЛЬМАН

самбль выконвае фрагмент танца «Беларусь партызанская»...

Потым спявалі ўсе разам.

І зусім нечакана Сусікавы сталі членамі журы. А зала ператварылася ў дзве каманды — «Балалайка» і «Рамонак». Пачаліся спаборніцтвы: хто больш ведае? Пасыпаліся пытанні і тут жа адказы то з аднаго, то з другога боку залы, а ты разбярыся, хто хутчэй адказвае, і стаў бал.

Потым надзімалі яркія рознакаляровыя шары, і пераможцай была каманда, у якой шар лопаўся апошні.

Урачыста ўручалі прызы — бярозавыя венікі.

Смеху было, жартай — аж дрыжалі сцены...

Ніколі ў Марыі Пракопаўны не было такога свята. Разам з іншымі — святкавала: і зіму праводзілі

не раз усім калгасам, і «Свята вясны і працы» адзначалі, і «Свята ўраджаю». І яшчэ — калі прысвячалі яе дзяцей Таню і Тамару ў маладыя калгаснікі, калі цалавалі яны зямлю і кляліся любіць яе вечна. Гэта было і яе свята, свята маці. Ды яшчэ калі Тамара замуж выходзіла, — іх, маладых, вінчавалі ўрачыста ў калгасным клубе. Тамара сама пякла пірог і частавала будчага мужа, а потым гасцей. Таксама вельмі ўрачыста было.

А каб вось так, як сёння, — такога яшчэ не быўала. Напэўна, ёй трэба было ўсміхацца ад удзячнасці людзям, што іх так уважылі за працу. Напэўна, трэба было спяваць, весяліцца. Але не заўсёды ад шчасця смяюцца.

Яна плакала.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга калгас імя ХХII з'езда КПСС, Гомельскі раён.



Фае калгаснага клуба.

Фота У. Вяжоткі.



На сесіі Савета Міжнароднай Дэмакратычнай Федэрэцыі жанчын. Валянціна Мікалаеў-Черашкава і Фані Эдэльман.

у гарніле барацьбы рэспубліканцаў з фашизмам, яна набывае вялікі волыт. Можна сказаць, іменна там канчаткова склаўся яе харктастар стойкага барацьбіта за свабоду і дэмакратыю.

Вярнуўшыся на радзіму, Фані працягвае работу ў арганізацыях, дзе яна супрацоўнічала раней. Гэтыя арганізацыі ўзначалілі незвычайныя па размаху рух салідарнасці з рэспубліканскай Іспаніяй, якая змагалася супраць фашысцкіх мяцежнікаў. Рух ахапіў

шырокія славі наслеўніцтва і запаліў самыя розныя сэрцы. Сумны зыход вайны не зменшыў энтузіазму Фані, не пагасіў яе рэвалюцыйнага запалу. Па-ранейшаму нястомна яна ўдзельнічае ў кампаніі дапамогі іспанскім эмігрантам, якія прыбылі ў Аргенціну.

У гады другой сусветнай вайны Фані становіцца адным з заснавальнікаў Хунты Перамогі і аддае ўсе свае сілы руху за салідарнасць з савецкім народам. Гэта таксама быў супроводжваемы гады, магчыма, больш супроводжваемы, чым давялося перажыць раней... Хаця ўся работа праводзілася ў падполя, быў дасягнуты велізарны поспех. Ніколі не забыць нам таго дня, калі мы дадзедаліся, што вызвален Парыж: велізарны на тоўст, не зважаючы на небяспеку, сабраўся на плошчы, і палімянае ўшаноўванне французскіх патрыётаў вылілася ў акт нацыянальнага юдэнства супраць дыктатуры Фарэля — Перона.

Настану 1947 год, год стварэння Саюза аргенцінскіх жанчын. Саюз уцягнуў у свае рады велізарную масу жанчын, прадстаўніц розных славі наслеўніцтва. Фані Эдэльман — яго заснавальнік і першы сакратар. Цяпер яна віцэ-прэзідэнт Саюза.

Пераадольваючы шматлікія цяжкасці, Саюз вядзе рознабаковую дзеянасць, працягвае змаганне за права жанчын, з кожным выступленнем умацоўваючы сваё адзінства, прымаючы ў свае рады новыя папаўненні работніц, служачых, хатніх гаспадаў.

Можна расказаць пра многія паспеховыя выступленні, якія арганізаваны аргенцінскімі жанчынамі. Успомнім хоць бы падзеі ў Расарью ў 1948 годзе.

дзе, калі Саюзу ўдалося аўтадаць паўмільёна хатніх служанак. Або кампанію, праведзеную на некалькіх буйных прадпрыемствах Буэнас-Айрэса і ў іншых гарадах краіны, калі члены Саюза збралі подпісы пад патрабаваннем прыняць новы закон аб мацярынстве і пад петьцыямі, якія патрабавалі роўнай аплаты за роўную працу. Саюз дабіваўся і дабіваецца перадачы сялянам у пастаяннае карыстанне земельных участкаў, паляпшэння медыцынскага абслугоўвання, пашырэння сеткі радзільных дамоў і школьніх установ.

Вось яшчэ адзін гісторычны факт: калі ўрад збраўся паслаць аргенцінскіх салдат у Карэю, Саюз арганізаў масавыя дэмантрацыі жанчын пад лозунгамі: «Нашы дзеци не пойдуть на вайну!», «Ніводнага зярняці, ні грама мяса не дадзім на агрэсію!»

Амаль дваццаць пяць гадоў існуе Саюз аргенцінскіх жанчын. І па сённяшні дзень ён веоны Дэкларацыі, прынятай у 1947 годзе: «Аўтадаць у магутны рух усіх жанчын нашай ради, якія хочуць абараніць свае сем'і, паклапаціца аў будучыні сваіх дзяцей, захаваць мір і ўнесці ўклад у справу прагрэсу і дабрабыту нацыі».

Нядайна, пасля таго, як Нацыянальная сустэрэча аргенцінцаў (рух, які ўзнік у канцы 1970 года і аўтадаць патрыятычныя і антыімперыялістычныя сілы краіны) набыла шырокі размах, Саюзам была праведзена сустэрэча жанчын.

Барацьба аргенцінскіх жанчын працягваецца. І наша Фані — адна з тых, хто натхніе гэтую барацьбу.

Рауль Гансалес ТУНЬЕН

...І РАСКАЖА ВУЛІЦА

Нарыс

Стаяла ліпеньская гарачыня. Лідзія Яўсееўна Какуеўская разумела, што сёння дзяўчатаам асабліва цяжка: у канцы месяца ды яшчэ ў апошнія дні здачы аб'екта пяць чалавек з брыгады здаюць экзамены за адзінаццаты клас. А тут яшчэ Валерка... Хацелася схавацца ад позіркаў, уцячы куды-небудзь.

Яна механічна выконвала свае нялёгкія абавязкі брыгадзіра. Перагаварыла з прарабам наконт аб'ёму заўтрашніх работ, прыкінула, ці хопіць матэрыялу, прадумала, каго куды паставіць. Абышла ўсіх сваіх дзяўчата, падоўгу спынялася ля кожнай. Здаецца, Галія Кісель вельмі напружана трymае зацірачную машынку. Трэба было б сказаць ёй, што так доўга не напрацуеш, на спаборніцтве тынкоўшчыкаў першынства не зоймеш. Але яна прамаўчала.

Душна ў пакоях, сырых ад тынку, але ж не так горача, як на вуліцы. Прынесці абед са становай

паслалі трох дзяўчата, астатнія паселі ў адным з шэрых пустых пакояў, дзе пахла вапнай, сярод помпай, распыляльнікаў і іншага рэквізіту сучаснага будаўніцтва.

Да Лідзіі Яўсееўны падышла Марыя Міхайлаўна Катлярэнка:

— Пачнем, брыгадзір?

Трэба было вызначыць ступень працоўнага ўдзелу кожнага члена брыгады на працягу месяца.

Лідзія Яўсееўна расклала нарады. Выходзіла, што брыгада, правыканашы заданне, зарабіла дадаткова значную суму грошай. Пачалася «раскідка» — сяброўскі, шчыры аналіз: як ідуць справы ў брыгадзе, як хто працуе. Старшыня савета брыгады дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Марыя Міхайлаўна Катлярэнка падводзіла матэматычны вынік персанальнага абмеркавання: 0,5; 1; 1,5... Апошняя лічба азначала самы высокі бал працоўнага ўдзелу.

— Какуеўскі Валерый.

Ну вось, дайшла чарга да яе сы-

на. Лідзія Яўсееўна апусціла вочы. Хтосьці гаварыў, што ён добра працуе, хтосьці ўспамінаў, з якім старажинем выконваў важнае спецдаручэнне. Усё гэта слухала яна, але слова адскоквалі, не даходзілі да свядомасці. Яна ўстала.

— Мой сын зрабіў сёння пра-гул. Без уважлівай прычыны. Гэта не проста пра-гул, гэта... — у Лідзіі Яўсееўны нядобра і неяк пуста стала на сэрцы, і яна не знайшла патрэбнага слова. Справіўшыся з сабой, працягвала:

— Асабліва зараз, калі ўсе мы фарсіруем здачу першай чаргі свінафермы і не маем права падвесці. Прапаную і настойваю знізіць яму каэфіцыент, наколькі гэта магчыма.

Прыгавор брыгады быў строгім — 0,2.

Пасля абеду яна раптам адчула, што людзі нібы падабрэлі да яе, іх спагаду яна чытала ў позірках, падбадзёрваючых рэпліках, у паскораным рытме працы.

Пасля змены, седзячы ў пыльным аўтобусе, яна не ўслухоўвала ся ў гаспадарчыя, поўныя сямейных клопатаў, жаночыя размовы. Праводзячы позіркам акуратныя блокі свінаадкормачнай таварнай фермы — лепшай у вобласці. — Лідзія Яўсееўна злавіла сябе на думцы, што людзі памалу развучаюцца здзіўляцца. Ну адкуль у яе сыні будзе гордасць за прафесію, за тое, што ён будзе, калі яна, маці, сама прывыкла да цудаў і лічыць вось гэтую, напрыклад, ферму зусім звычайнай будоўляй? Вядома, яна дробязь у пароўненні з велізарнымі карпусамі «Цэнтраліта» або таго ж хімзавода, з якога яе брыгаду кінулі сюды на прарыў. Але з якім захапленнем расказваў пра іх новы аўкект майстар генпрадраднага ўпраўлення Васіль Сямёновіч Кузьмічоў! Паказваючы паралелепіпеды будынкаў сярод сасновага бору, гаварыў:

— Падумаць толькі — на такім пятачку дзесяць тысяч жывёлін размесціцца. Не ў цеснаце, не ў цемры і брудзе, а вось у гэтых цэхах, дзе ўсё механизавана. Такую махіну-фабрыку, разлічаную на 30 тысяч тон мяса ў год, будуць абслугоўваць усяго дзесяць свінарак, гэта значыць адна на тысячу падсвінкаў!

Усяго некалькі чалавек чулі яго ўсхваляваную прамову. Яе сына, на жаль, сярод іх не было.

...Валерка быў дома. Ён ляжаў на канапе і чытаў кніжку. Ад яго пахла ракой і сонцам.

— Ну што, мам, там пра мяне гавораць? — ён па стараўся зрабіць выгляд, што гэта яму ўсё роўна.

— Нічога асаблівага. Кажуць,



Ніна Войцік, якую вы бачыце на гэтым здымку, — танелажніца з будаўнічага ўпраўлення № 7. Яна ўзводзіла чацвёрты наліўны ў Салігорску, прыгожыя шматпавярховыя дамы ў мікрараёнах Мінска. Вось і зараз Ніна працуе на будаўніцтве самага высокага эксперыментальнага дома ў мікрараёне «Усход-2». Фота Г. Усламава (БЕЛТА)



што праляжаць дзень на пляжы цяжэй, чым атынкаваць адзін пакой. Так што ты ў вачах таварышаў не прайграў.

Яна прайшла на кухню, выняла з авоськіх прадукты. Потым абірала бульбу, крышила салату.

— Мам, можа па хлеб схадзіць?

Калі ён выйшаў за дзвёры, Лідзія Яўсееўна выняла з альбома маленкую фотакартку. Прыгожая дзяўчына ў чаркесцы паклада руку на эфес шаблі. Ну чаму яна тады пасаромелася сфатографавацца ў салдацкай форме, і пры чым тут шабля на баку, калі была родная санітарная сумка?

За вячэрай загаварыла першай.

— Ты ведаеш, што такое галеты?

— Па-мойму, гэта марскі тэрмін, судны нейкія,—не вельмі упэўнена адказаў сын.

— Гэта не судны. Гэта сухія і цвёрдыя, як падэшва, сухары. Да таго ж без солі.

Яна памаўчала і дадала:

— У тваім узросце я добра ведала іх ні з чым не параўнальны смак.

— Што гэта ты ўспомніла?—нездаволена спытаў Валерый.

Не адказваючы яму, яна ціха гаварыла далей, і яму было вельмі цяжка слухаць, бо сам, першы, ён спазніўся спытаць маці пра яе жыццё, якое ляжала за рысай яго ўласнай памяці. І ў той жа час ён нечакана зразумеў, што не можа адварвача ад яе расказу. А яна працягвала:

— Неяк стаялі мы ў чарзе. Чакаем гадзіну, чакаем дзве—хлеб не прывозяць. І раптам прыбягае хтосьці з нашага ваеннага завода. «Выручайце, кажа, звышурочны заказ з фронту. Хто ў другую змену, выходзь ціпер!» Я ніколі не бачыла, каб так лёгка распалася чарга за хлебам. Засталіся стаяць падлеткі, такія, як і я. Дарослыя даверылі ім атрымаць па сваіх картках.

Лідзія Яўсееўна памаўчала. Паклада руку на плячо сына.

— Валера, я не хачу, каб ты атрымліваў па маёй картцы. Справа не ў хлебе—у цябе ўсё ёсьць. Давер, павагу людзей на некім іншым не заробіш—нават на сваёй маці. Па картках наших бацькоў мы атрымалі мужнасць. Яна мне дапамагла паставіць на ногі цябе з Жанай і адбудаваць горад.

У тую ноч сон доўга не ішоў да яе. Не заснуць, калі ў галаве столькі цяжкіх думак. Ці зразумеў

ён што-небудзь, ці ўсвядоміў сэрцам?

Буйныя, як жнівецкія яблыкі, звесіліся на нябачных галінках зоркі. Яны гойдаліся блізка-блізка, пакуль хтосьці вялікі і моцны не страсянуў дрэва. Зоркі абсыпаліся. Ёй прысніўся доўгі, як бінт, санітарны поезд. У ім ужо не было параненых, ён непрыкянастаі ў тупіку, нібы падарожнік, якога не пусцілі на начлег. Адразу за вакзалам ляжала паранены горад.

Раніцой па прывычы Лідзія Яўсееўна зайшла ў пакой Валерыя. Але яго ўжо не было: высокі, падцягнуты, ён рабіў на двары задрадку. Нейкі момент палюбаваўшыся на яго—увесь у бацьку!—адчыніла акно. Вечер, ледзь аба-грэты маладым сонцам, уварваўся ў пакой. Паперы, што ляжалі на стале Валерыя, узлящелі пад столъ. Яна кінулася збіраць іх.

Выпадковы позірк на адным з аркушаў выхапіў фразу: «Сёння выйшла размова з маці, дарэчы, ты прасіла расказаць пра яе...» Відаць, пісьмо да дзяўчыны, але яно датычыла і яе, маці. У першы раз забыўшыся на свае правілы, Лідзія Яўсееўна рашыла дачытаць да канца: ёй трэба было ведаць, што вынес сын з учараашняга ўро-ка.

«Калі ты прыедзеш у Гомель,— пісаў Валера,— пра маю маці табе раскажа любая вуліца—колькі іх пабудавала яна за дваццаць гадоў пасля вайны! Яе брыгада—лепшы жаночы будаўнічы калектыў у горадзе—паспяхова спаборнічае са славутай брыгадай Алена Жыбуль з Мінска. Нядаўна іх пазнаёміла тэлебачанне. Мама расказала пра наш вопыт работы, Жыбуль—прэвой...»

Пісьмо засталося недапісаным. Але Лідзія Яўсееўна разумела—парастак праклюніўся, а ўжо як ён у каласок пойдзе,—гэта залежыць і ад яго і ад яе.

...Яны крочылі на аўтобусны прыпынак па сваёй Трэцій Авіяцыйнай, дзе некалькі гадоў назад была ўскраіна, расло пустазелле. Яна думала, што зробіць ўсё, каб яшчэ адной пустэчай стала менш—у душы самага блізкага ёй чалавека. На тое яна і маці, на тое яна і будаўнік.

Ю. САЛАЖКОУ

г. Гомель

САМАЯ ЛЕПШАЯ

Гадоў дванаццаць таму назад Якава Іванавіча Міцулу напаткала няшчасце: раптоўна памёрла жонка. На руках засталося чацвёра дзяцей. Самому меншаму — Васільку не было і двух год...

І трэба ж было неяк жыць. Мінула колькі часу, і Якав Іванавіч сустрэўся з адзінкай жанчынай з суседній вёскі, Еўдакія Іванаўнай Бузмакавай. Ажаніўся. Не дужа ветліва сустрэлі старэйшыя дзеці:

— Не патрэбна нам мачыхі. Наша мама была лепшая...

Толькі маленькі Васілек нічога не разумеў. Ён адразу ж прыгарнуўся да незнаёмай жанчыны, аблапіў яе кволымі ручкамі і вымавіў адно толькі слова:

— Мама!

...Было нялёгка: трэба ж усіх накарміць, адзець, абмыць ды і ў школу, калі падраслі, кожны раз выправіць. Ды не абы як! А зрабіць ўсё лепш, чым робяць родныя маці. Бо людзі не прапусцяць, не даруюць і самай маленькай тваёй віны. Скажуць: мачыха...

Бывала, калі большыя дзеці не слухаліся, Еўдакія Іванаўна імкнулася быць яшчэ больш сардэчнай, клапатлівай, ласкавай. Але была ў меру патрабавальнай, прывучала дзяцей да працы ў гаспадарцы. Якав Іванавіч і да дзяцей быў уважлівы, і жонцы, чым мог, памагаў, не цураўся нікай хатнай работы, і ў калгас штодня ішоў на працу.

Але мінуліся цяжкасці. Цяпер сям'і Міцула можа пазайздросці кожны ў нашай вёсцы Ужынец. Добрая, дружная сям'я. Еўдакія Іванаўна і Якав Іванавіч — перадавыя калгаснікі. Старэйшы сын Мікалай працуе шафёрам у будаўнічай арганізацыі. Сяргей — трактарыст у калгасе. Уладзімір таксама рашыў стаць механизаторам. Вучыцца ў Нараўлянскім прафтэхвучылішчы механизациі.

— На чацвёркі вучыцца. З вучыліща нам падзяку прыслалі,—хваліцца сынам Еўдакія Іванаўна.

Вырас і Васіль. Цяпер яму чатырнаццаць год, і ён ужо ростам з бацьку. Вучыцца добра. І таксама рашыў пасля сканчэння восьмігодкі стаць механизаторам.

— Добрая ў мяне сыны. Самыя лепшыя! — з гонарамі кажа маці.

Сыны, ужо дарослыя хлопцы, толькі ўсміхаюцца. А хіба іх маці Еўдакія Іванаўна, якая выгадавала і вывела іх у людзі і аддала ім усю сваю любоў, не самая лепшая таксама?

Як усякая маці.

Васіль РАМАНІШКА

Калгас імя Чапаева.
Калінкавіцкі раён.



ПАД СОНЦАМ ДРУЖБЫ

Мая МАЛАЕВА,
намеснік Старшыні Савета Міністраў
Туркменскай ССР

У недалёкім будучым, думаецца мне, уздечны туркменскі народ увекавечыць нябачаны дагэтуль у гісторыі чалавечства подзвіг Пакарыцеля Пустыні. Гэта будзе манументальны гімн працоўнай мужнасці, разумным рабочым рукам і інжынернай думцы, адзінству пакаленняў і братэрству сацыялістычных нацый краіны Саветаў. Гэта будзе абеліск у гонар савецкага чалавека.

Не ведаю, як увасобяць гэту ідэю скульптары і архітэктары. Але калі трэба будзе напісаць на стэле манумента назывы рэспублік, абласцей, гародоў, якія так або інакш прымалі ўдзел у збудаванні буйнейшай у свеце рукавторной воднай артэрыі — Каракумска-

га канала, давядзеца пералічыць ледзь не ўсе вялікія і малыя народы нашай Радзімы.

На прыкладзе Туркменіі, магчыма, больш, чым на якім-небудзь іншым, яскрава бачны плённыя вынікі дружбы і супрацоўніцтва народаў на трывалай аснове сацыялізму і інтэрнацыяналізму.

Наша дружба нарадзілася ў бітвах за Савецкую ўладу, мацнела ў нялёгкім паходзе за пераўтварэнне феадальнай ускраіны царызму ў сацыялістичную рэспубліку, у барацьбе з адсталасцю, за індустрыялізацыю і калектывізацыю, за сучасныя веды і культуру.

Мы памятаем, як у дваццатыя і трыццатыя гады ў нашы гарады і аулы прыезджалі па загаду сэрца пасланцы маскоў-

Саюз непарушны рэспублік свабодных...

скіх, ленінградскіх, саратаўскіх фабрык і заводаў. Яны не ведалі нашай мовы, але яны добра ведалі мову камуністычнай маралі, мову інтэрнацыянальнай салідарнасці, і яны была зразумелая без перакладу.

Ветэраны Ашхабадскага баваўнянага камбіната імя Дзяржынскага з любою ўспамінай дзяўчат і хлопцаў з горада Рэутава, якія шчодра дзяліліся з імі сваім вопытам, ведамі і навыкамі. А колькі младых туркменаў адпраўляліся на вучобу, у вялікі паход за рабочым вопытам у Расію. І яны вярталіся дадому з вялікім баражом.

Стварэнне першынцаў туркменскай індустрыі, працэсы фарміравання і росту рабочага класа рэспублікі не моглі быці такімі нябачана хуткімі тэмпамі, калі б яны не вызначаліся агульнымі, кроўнымі інтэрэсамі ўсіх народаў нашай краіны.

Дзесяткі тысяч воінаў-туркменаў поплеч са сваімі братамі з іншых рэспублік мужна змагаліся з азвярэлым ворагам, адстойваючы родную савецкую зямлю.

Яркім прыкладам узаемнай брацкай дапамогі з'яўляецца і будаўніцтва буйнейшага ў свеце газаправода Сярэдняй Азіі — Цэнтр. Яго будавалі рускія і украінцы, беларусы і ўзбекі, туркмены і казахі...

«Сіла птушкі — у крылах, сила чалавека — у дружбе», — гавораць мудрацы. Гісторыі вядома нямала шматнацыянальных дзяржаў. Але Савецкі Саюз упершыню з'явіўся на сусветную арэну як дзяржава новага тыпу, заснаваная на добраахвотным аб'яднанні раўнапраўных народаў, на дружбе і інтэрнацыяналізме.

Адсталая ў мінульым ускраіна царскай Расіі, Туркменія сёння — індустрыяльна развітая рэспубліка. Вытворчасць працьковай прадукцыі цяпер больш чым у 43 разы перавышае ўзоровень 1913 года.

Туркменістан — край нафты і газу. У мінульым годзе здабыта амаль 15,5 мільёна тон «чорнага золата» — у 120 разоў больш у параўнанні з 1913 годам. У гэтай пяцігодцы рэспубліка будзе даваць 65—67 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу ў год. Асноўная маса яго пойдзе па магутных газаправодах у працьковыя цэнтры краіны.

Самы буйны канал рэспублікі — Каракумскі канал імя У. I. Леніна. Яго 850-кіламетровая траса пралягла цераз сінчыя барханныя пяскі пустыні. У зоне рукавторной ракі, якую народ справядліва назы-

вае ракой шчасця, вырошчваеца звыш 40 працэнтаў бавоўны, якая нарыхтоўваецца ў рэспубліцы. Мінулы год туркменскія баваўнаводы азноменавалі выдатнымі дасягненнімі. Краіна атрымала звыш 920 тысяч тон бавоўны-сырцу — на 186 тысяч тон больш плана. Сёлета іх планы яшчэ большыя.

Савецкая ўлада вельмі шмат дала жанчынам, асабліва жанчынам народаў Сярэдняй Азіі, у тым ліку і туркменкам. З вышыні нашых дзён дарэвалюцыйнае становішча туркменскай жанчыны ўспрымаеца як страшны сон. І не выпадкова наше бабулі і маці не любяць успамінаць сваё дзяцінства і маладыя гады, бо яны былі эмроўчыя і бязрадасныя. Наши маці не моглі і думаць пра школу, працавалі ад цямна да цямна, а калі падрасталі, на іх надзяжалі яшмак — сімвал маўчання і пакорнасці. Многія тысячы туркменак заўчасна адціталі за глухімі сценамі у смутку і крыўдзе на свой лёс. Жанчына-маці, чыё імя святое для чалавека, у дарэвалюцыйнай Сярэдняй Азіі была забітай, адяздоленай рабынёй мужа.

Усё змяніў Вялікі Каstryчнік. Савецкая ўлада ўпершыню ў гісторыі чалавечтва пакончыла з бясправнасцю жанчын. Адразу ж пасля перамогі Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі Камуністычная партыя і Савецкі ўрад распачалі практичнае ажыццяўленне яе ідэалаў, уцягненне жанчын у будаўніцтва сацыялізму. Улічваючы мясцовыя нацыянальныя асаблівасці, скарыстоўваючы разнастайныя формы ўцягнення жанчын у грамадскае жыццё — ад дэлегацкіх сходаў, Дома дэйханкі да жаночых гурткоў і школ па ліквідацыі непісьменнасці, — партыйныя, камсамольскія і грамадскія арганізацыі паступова выводзілі жанчын з цемры і невуцтва да святла і ведаў, вучылі іх змагацца за практичнае ажыццяўленне законаў Савецкай юлады, дапамагалі занять належнае месца ў сям'і, на вытворчасці і ў грамадскім жыцці.

У 1922 годзе — у год утварэння СССР — усіх здзівіла і ўсіхваліла паведамленне, што ў Сярэдняй Азіі з'явілася першая жанчына мясцовай нацыянальнасці з вышэйшай адукацыяй. А сёння ніхто асабліва не дзівіцца, што толькі ў Туркменістане амаль чвэрць мільёна дзяўчынок вучыцца ў школе толькі 268 дзяўчынок), звыш 20 тысяч — у ВНУ і тэхнікумах, што 1,5 тысячы жанчын працу-

юць у навукова-даследчых установах рэспублікі, а 304 з іх маюць вучоныя ступені.

Мы з гордасцю адзначаем, што ўсе поспехі нашай рэспублікі звязаны з актыўнай ролій жанчын у вытворчасці, навуцы, культуры, што нашы жанчыны актыўна ўдзельнічаюць у палітычным і грамадскім жыцці, у кіраванні дзяржаўнымі спраўамі. У ліку народных пасланцаў, выбранных у Вярхоўны Савет ССР і ТССР,— 111 туркменак, 7763 з'яўляюцца дэпутатамі мясцовых Саветаў.

Многія жанчыны працујуць у кіруючых партыйных і савецкіх органах, 38 — сакратарамі гаркомаў і райкомаў партыі, 900 — узнікальцаў пярвичных партыйных арганізацій, 320 — кіруюцца выканкамамі мясцовых Саветаў.

Майстрамі высокіх ураджаяў, знатнымі механізаторамі, Героямі Сацыялістычнай Працы сталі многія працаўніцы калгасных палёў. Калгасы, які-

мі кіруюць Героі Сацыялістычнай Працы Агульгельды Джумеева, Кізылгуль Анамухамедава, Шэхер Аразмухамедава, Агульджан Хаджамурадава,— перадавяя гаспадаркі.

Усяму свету вядомы вырабы наших таленавітых дываноўшчыц. Туркменскія дываны славяцца харством малюнка, багатай палітрай фарбаў, моцнасцю. Яны пабывалі на выставках і кірмашах больш як у 50 гарадах замежных краін.

Працу дываноўшчыц вельмі цэнтры у рэспубліцы. Лепшым з іх прысвойваецца званне заслужанай дываноўшчыцы Туркменскай ССР. Цяпер яго з гонарам носяць 640 жанчын.

Калі мы гаворым, што ў прамысловасці, у сельскай гаспадарцы, у будаўніцтве жанчына — вялікая сіла, то смела можам сказаць, што народная адукацыя і ахова здароўя, па сутнасці, знаходзяцца ва ўмелых жаночых руках, у іх добрым, чулым сэрцы.

Жанчыны з вялікім жаданнем і аддачай працујуць у сферы бытавога абслугоўвання, у гандлі, у грамадскім харчаванні.

Поплеч з ветэранамі сцэны, народнымі і заслужанымі артыстамі ССР і ТССР Сонай Мурадавай, Сабірой Атаевай, Маяй Куліевай, Ананагуль Анакулевай, Маяй Шахбердыевай працујуць маладыя актрысы Ліза Караева, Джэрэн Ішанкулевіч, Агульдурды Мамедкуліева, Аразгуль Абасава — прадаўжальнікі лепшых традыцый нацыянальнага савецкага мастацтва.

У нас у рэспубліцы шмат дзяцей і шмат мнагадзетных сем'яў. Больш чатырох тысяч жанчын носяць ганарове званне «Маці-герайня», больш 192 тысяч узнагароджаны ордэнамі і медалямі за нараджэнне і выхаванне дзяцей.

Няма такой справы, якая бы

ла б не пад сілу нашым жанчынам, і няма такой работы, якой бы яны цуралися. Яны ўсё могуць: кіраваць дзяржавай і ткаць дываны, узнікальцаў прадпрыемствы і пісаць вершы, збіраць бавоўну і вадзіць трактары, выхоўваць і лячыць.

Вялікае прадбачанне У. І. Леніна збылося. Раней забітая жанчына паднялася ва ўесь свой рост. Ад хатняга ачага да прафесіі механізатора і інжынера, ад непісьменнасці да кафедры вучонага, ад яшмака і затворніцтва да грамадска-дзяржаўной дзейнасці — такі шлях жанчыны-туркменкі.

Рыхтуючыся дастойна сустрэць 50-годдзе ўтварэння ССР, працоўная Туркменістана разам з усімі народамі нашай краіны стваральнай працай, ростам творчай актыўнасці дэманструюць сваё адзінства і вялікую дружбу, сваю згуртаванасць вакол роднай Камуністычнай партыі.

ШЧАСЦЕ КІЗЫЛГУЛЬ

Старшыня калгаса Кізылгуль Анамухамедава на пасяджэнні праўлення.
Фота А. Акбаева.



Ціхі вечар ахутаў сяло Кеміне. Чуваша музыка. Кізылгуль падышла да адчыненага акна, прыслушалаася. Яна любіць песні. А калі спываюць аб разансіх мадонах, салдатках у дваццаць гадоў, ёй здаецца, што гэта пра яе, пра яе лёс. І ажывае тады малюнак мінулага...

Ёй таксама было дваццаць, калі муж Анамухамед пайшоў на фронт. Апусцеў дом. «Як жыць цяпер буду?» — бедавала Кізылгуль, гледзячы на дваіх чарнавокіх малышоў.

Салдаткамі засталіся многія. У кожным доме чакалі вестачак з палёў бітваў, радаваліся запаветным трохугольнікам, якія прыходзілі здалёку. На жаночыя плечы ляглі многія мужчынскія клопаты.

Кізылгуль па-ранейшаму працавала ў школе, як заўсёды ўваходзіла ў клас спакойная, сабраная. Ніхто не бачыў яе слёз, калі прыйшла пахавальняная. Знайшла ў сабе сілы заглушыць боль. Верней заста-

лася яна першаму каханню, другі раз замуж так і не выйшла.

Ёсьць людзі, якія валодаюць цудоўнымі талентамі выклікаць прыхільнасць да сябе. Вось такая і Кізылгуль. Паважалі яе за сумленнасць, прастату, працавітасць. Заходзілі да яе калгаснікі параіца, як выхоўваць дзяцей, а то і проста так, на агеньчык.

Аднойчы маладая жанчына ўбачыла ля дзвярэй свайго дома сівабародых старых, самых паважаных людзей у сяле. Запрасіла зайсці. І пакуль рыхтавала зялёны чай, без якога не абыходзіцца ні адна сур'ёзна размова ў доме туркмена, ўсё думала, што прывяло аксакалаў да яе.

Здалёку пачалі госці. Па звычаю, распытали пра здароўе, дзяцей, сваякоў. Завялі размову пра школу і, нарэшце, пра тое, што больш за ўсё трывожыла, — пра калгасныя справы. Нізкімі сталі ўраджаі

бавоўны, зменшыліся заробкі. Лаялі за гэта старшыню: абыякавы ён да людзей, да зямлі.

Слухала Кізылгуль размову гасцей і ўсё не магла ўціміць, чаму яны гавораць гэта ёй, настаўніцы.

— Вось каб табе, дачка, старшынёй стаць, — сказаў адзін са старых. — Людзі цябе ведаюць, вераць табе. І ты іх ведаеш.

Кізылгуль здалося, што яна нешта недачула. Але ж старыя глядзяць на яе, чакаюць адказу. Чакаюць тыя, чые слова на сяле мае сілу закона.

— Які ж з мяне старшыня? — сказала Кізылгуль. — У гаспадарчых спраўах я не вельмі добра разбіраюся.

— Затое людзей ведаеш добра, падыход да іх маеш, а гэта больш важна. Да паможам табе ва ўсім...

Так камуністка Кізылгуль Анамухамедава стала старшынёй калгаса «Камунізм»

Туркмен-Калінскага раёна. Нялгка было напачатку. А калі рабілася асабліва цяжка, ішла да людзей. Іх добрая парада, спагадлівасць надавалі сілы. Позна свяціўся агенчык у яе акне. Чытала книгі, гаратала працы вучоных — думала, як узніць ураджай бавоўны.

— Будзе ў нас 20 цэнтнераў бавоўны з гектара, абавязкова будзе, — гаварыла яна аграному.

Павольна, але ўпэунена ішоў калгас да этага рубяжа. Мінула два гады, як Кізылгуль стала старшыней, а прыбаўка да ўраджая ўжо склада пяць цэнтнераў. Гэта было вялікай перамогай. У Туркмен-Калінскім раёне начальнік пагаварваць аб К. Аманухамедавай як аб растучым, здольным кіраўніку калгаснай вытворчасці.

Аднойчы з суседніх калгасаў прыйшли дэлегаты. Завялі размову, як бы ўзбуйніць калгас.

Гэта быў адзін з першых у рэспубліцы ўзбуйнены калгас. Клопатаў у старшыні прыбавілася. Трэба было вывучыць людзей, правільна расставіць сілы, сферміраваць брыгады, размеркаваць тэхніку. Не давалі спакою трывогі аб зямлі. У Мургабскім аазісе тады ўсё бліжэй і бліжэй падыходзілі да паверхні зямлі грунтавыя воды, выступала на глебе соль. Яна забівала расліны, рэзка зніжала ўраджай. Некаторыя калгаснікі ішлі ў горад на заработка.

— Не трymай мяне, старшыня, — гаварыў брыгадзір Елы Аганельдыеву. — Присядзібнага ўчастка толькі шкада... Гэтулькі сіл паклаў!

З брыгадзірам пакінула калгас уся брыгада. Гэта было нечакана і трывожна. Сэрца Кізылгуль сціснулася. «Што ж гэта такое? — думала яна. — Людзі губляюць веру ў сябе, у зямлю...»

Па прапанове Кізылгуль Аманухамедавай у калгасе начальнікі ўкараняць барознавыя палівы, новую сістэму арашэння, у аснове якой ляжала перабудова палёў.

Ад баваўнавода патрабуецца вялікае майстэрства, каб з кінутага ў зямлю зярніці вырасціць пышны куст, усеяны каробачкамі. 150 дзён жыве земляроб у напружаным чаканні, даглядае кожны

парастак. У калгасе «Камунізм» навучыліся вырошчаць высокія ўраджай. Двацицаць цэнтнераў тонкавалакністай бавоўны з гектара, пра якія марыла Кізылгуль, сталі реальнасцю.

Але рост вытворчасці «белага золата» у рэспубліцы стрымліваў недахоп вады. Невялікія рэчкі, якія жывілі бавоўнавыя палі, не маглі іх дастаткова напаіць, бо летам вельмі мялелі. Палям нярэдка пагражала засуха.

Адзіная паўнаводная рака, якая працякала па тэрыторыі Туркменістана, — Аму-Дар'я аддалена ад Мургабскага аазіса сотнямі кілометраў гарачых пяскоў. Вякамі марыў туркменскі народ прывесці сюды воды гэтай ракі. Але не было сілы, якая магла б гэта зрабіць.

Цуд здзейснілі савецкія людзі. Яны пабудавалі Каракумскі канал, перакінуўшы воды Аму-Дар'я цераз пустыню. На дапамогу туркменам прыйшла ўся краіна. Рускія, украінцы, казахі, грузіны, азербайджанцы, беларусы, армяне, узбекі — людзі 32 нацыянальнасцей адкрывалі шлях вялікай вадзе. З многіх гарадоў краіны прыйшла ў пустыню тэхніка.

Каракумскі канал імя У. І. Леніна — унікальнае гідратэхнічнае збудаванне. Блакітная стужка вады працягнулася на 850 кілометраў. У сэры ці пустыні, сярод сипучых барханаў створана рукаворнае мора — Хауз-Ханскае.

— Я ніколі не забуду дзень, калі да нас прыйшла вялікая вада, — расказвае Кізылгуль. — Гэта была народная радасць. Усе калгаснікі выйшлі сустракаць яе. Прыехалі з далёкіх пашаў чабаны. Людзі плакалі, і ніхто не хаваў гэтых слёз радасці.

...Па ўсіх напрамках бягучы на Хауз-Хане чорныя стужкі асфальту і накатаныя дарогі. Адна з іх прыводзіць да палёў калгаса «Камунізм». Зялёныя палі — нібы астраўы сярод мора пяскоў. Яны цягнуцца аж да самага гарызонта. На хаузханскае цаліне людзей мала. Гаспадараць там механізатары. Адной з брыгад комплекснай механизациі калгаса кіруе Елы Аганельдыеву, той самы Аганельдыеву, які калісьці пайшоў з калгаса.

— Даўно вярнуўся і брыгаду сваю прывёў, — расказвае Кізылгуль.

Калгас «Камунізм» выканан план восьмай пяцігодкі па бавоўнаве за чатыры гады. У першым годзе дзесятая пяцігодкі з палёў калгаса знялі рэкордную для гаспадаркі колькасць бавоўны — 3,5 тысячы тон. Сёлета калгас абавязаўся павялічыць вытворчасць бавоўны і давесці яе да 3800 тон.

Больш двух мільёнаў рублёў прыбытку атрымліва калгас «Камунізм» ад бавоўны. Шырокі развіаўца тут і іншыя галіны вытворчасці. Далёка ў пустыні круглы год пасвяцца атары каракульскіх авечак. Кізылгуль шмат зрабіла для ўздыму каракулегадоўлі, для таго, каб калгасныя фермы былі рэнтабельнымі.

Змянілася, папрыгажэла калгаснае сяло. Дарогі апранулася ў асфальт, удоўж шырокіх вуліц выстраіліся рады белых дамоў пад шыфернымі дахамі. Ёсць школы, клуб, дзіцячыя яслі і сад, радзільны дом, бібліятэка, становая і пякарня. І ўсюды відаць клапатлівая жаночая рука старшыні.

Двацицаць два гады працуе старшыней калгаса Кізылгуль Аманухамедава. Падняла адстающую гаспадарку, вывела яе ў рады перадавых. Залатая Зорка Героя Сацыялістычнай Працы — за яе ўпартую працу на зямлі. Не раз Аманухамедаву выбіралі дэпутатам Вяроўнага Савета ССР, а цяпер яна член парламента рэспублікі.

Прыгожая Кізылгуль. Высокая. Стройная. Хоць ёй ужо за пяцьдзесят, не скажаш гэтага. На смуглывым твары — ніводнай маршынкі, маладыя вялікія чорныя вочы. З-пад квяцістай хусткі відаць гладкае зачасаныя чорныя, як смоль, валасы.

У выхадныя і ў святочныя дні дом Аманухамедавай напаўняецца шумам. Прыйдзяць сыны з жонкамі, дзецімі. Старэйши, Ашырлі, такі падобны да бацькі, настаўнік мясцовай школы. Хаджамухамед працуе механікам. У маці і сыноў шмат агульнага. Тая ж сумленнасць, прастата, адданасць справе — рысы харектару яе сыноў. І яна ганарыцца імі.

В. АНТОНЕНКА,
М. МАЛКІС

Госці „Работніцы і сялянкі“



Уладзімір Афанасьев, Галіна Спрылонава, Клаудзія Шалінава, Леанід Кузубаў, Пётр Каліноўскі і Ніна Хомна.

АРЛЯНЯТЫ

Аднойчы ясным летнім ранкам амаль вось так, як на гэтым фотаздымку, сядзелі яны на лаўцы ў сіверыку, што не падалёк ад будынка ЦК камсамола Беларусі. Сонца зіхацела на іх ордэнах і медалях, і ножны, хто праходзіў міма гэтай групы, міжволі прыпыняў крон, азіраўся раз, другі і задаваў сабе пытанне: хто яны, гэтыя

людзі? За якія справы і подзвігі Радзіма так шчодра ўзнагародзіла іх? Удзельнікі вайны, ветэраны? Магчыма. Але ці не занадта маладыя яны нават і сёня, каб трывцаць гадоў на зад тримаць у руках зброю?

... Так, гэта ветэраны вайны.

Гэта — арляняты, піянеры-героі сурowych ваенных гадоў. Двое з іх — мінчане, астатнія — госці на-

шага горада, нашай рэспублікі і сёняння — госці «Работніцы і сялянкі». Калі іншыя былі яшчэ дзецеці, засыналі і прачыналіся пад ласкавым позіркам сваіх мам, чыталі прыгодніціяўкі, гулялі ў хованкі і ў «вайну», калі іншыя хадзілі яшчэ толькі ў пяты ці шосты клас (уявіце сабе сёняннях дзяцей таго ўзросту!), — вось гэтыя людзі — тады яны былі хлопчыкамі і дзлчычынамі — ваявалі па-сапраўднаму. Хадзілі ў разведку, перавязвалі на палях баёў параненых, узвывали ваенныя аб'екты ворага.

У кожнага з іх па-рознаму склаўся ваенны лёс. Але дзеци — заўсёды дзецеці, нават калі яны — дзецеці вайны. І калі слухаеш цяпер расказ Ніны Ільінічны Хомна — настаўніцы Вярэй-наўскай школы — хто з нашых школьнікаў не ведае сёняння яе імя! — аб тым, як яна здолела зберагчы праз усе гады акупацыі піянерскі сцяг, або як інжынер Пётр Каліноўскі, ненакалі хлопчык Песя з Камароўкі, выконваў заданне героя Мінскага падполля Уладзіміра Амельянчука, разносіў лістоўкі са зводкай Саўніфармбюро і падпольную «Звязду», або як урач Галіна Спрылонава, ленінградская дзячынка, стала беларус-

кай партызанкай, — так і ўяўляеш сабе іх у тыя гады — юных, адважных, якія горача марылі — хіба толькі марылі — ад вялікіх сапраўдных подзвігах. І як ні аберагалі іх дарослыя людзі, што былі ў той час побач, юныя героі рваліся ў самыя небяспечныя месцы, каб толькі самому прывесці «языкана» ці ўзарваць аб'ект, зрабіць што-небудзь такое, каб лічылі цябе сапраўдным воінам. Яны і былі сапраўднымі воінамі, сапраўднымі юнымі героямі. І наладзішчанскі падпольшчык Уладзімір Афанасьев, і сын палка Леанід Кузубаў, у канцы вайны дэмабілізаваны з арміі як непаўнолетні, і чалавек, якога сурова паналечыла вайна, Клаудзія Шалінава. Гэта яна, 12-гадовая дзячынка, выйшла з акуражанага ворагам Бреста і стала ў пятнаццаць гадоў ваеннай радысткай. У адным з жорсткіх баёў Клава была цяжка парапенена і страціла зрок.

З хваляваннем успаміналі нашы госці сваё далёнае ваеннае дзяцінства. Адна думка, адзін матыў, адзін, можна нават сказаць, заклік гучаў ва ўсёй нашай размове: «Няхай ніколі не пайтрыцыца гэта! Няхай дзецеці будуть дзецеці. А не салдатамі!»

МОЙ РАБОЧЫ ГОНАР

Ганна Калпакова... Вось кароткая гісторыя паяўлення яе артыкула ў часопісе.

Мы прыехалі на Гарадзейскі цукровы завод і папрасілі сакратара партыйнай арганізацыі пазнаёміць нас з работніцай, якую вельмі паважае калектыв. Праз некалькі мінут яна ў сваім камбінезоне ўвайшла ў кабінет. Здаецца, каб быў тут мастак, які працуе над вобразам тыповай савецкай работніцы, ён бы не адараў позірку ад гэтай жанчыны. Но ўсё ў ёй — і энергічны твар, і манера трymаць сябе — прыветна, з пачуццем уласной годнасці, і дакладныя, упэўненныя рухі — як нельга лепш адпавядала б гэтamu вобразу.

— Вы рабочы чалавек, Ганна Уладзіміраўна. Калі ласка, падзяліцеся з чытачамі часопіса сваімі думкамі і пачуццямі. Раскажыце пра сябе і сваіх таварышаў.

Праз некалькі гадзін, пасля рабочага дня — новая сустрэча. У дагледжанай, утульной кватэрэ дзве светлавалосыя дзяўчынкі, яе дочки-школьніцы, завіхаліся на кухні. Муж — ён працуе шафёрам — адпачываў пасля начнога рэйса. А яна канчала гэты артыкул, напісала яго літаральна за некалькі гадзін.

Калі я паступіла на наш цукровы завод, то працевала спачатку ў электрацэху. Але ўсё імкнулася на больш складаную работу, хацелася быць тэхнолагам. Пайшла да галоўнага інжынера, і ён парыў мне вучыцца на сатуратчыцу. Праз год я працевала самастойна. Хочацца сказаць, спачатку было страшнавата: вялікая адказнасць. Но ад таго, як апрацаваны сок, залежыць увесь далейшы працэс атрымання цукру: і фільтрацыя, і выпарка, і варка, а галоўнае — колер. Калі я не апрацавала добра сок — значыць, парушыла рытм работы завода, значыць, падвяла ўвесь калектыв сваі змены, а часам і другой. Зніжан тэмп, упала прадукцыйнасць працы.

Навучыцца добра працеваць мне дапамаглі старэйшыя таварышы, насы інжынеры — Раузаў Смарада Васілевіч, Булдык Тадэуш Уладзіміравіч, Дзербянёва Ала Міхайлаўна, Меднік Ніна Міхайлаўна і Патапава Людміла Серафімаўна. Яны навучылі мяне не толькі сачыць за работай сваій станцыі, але і за іншымі станцыямі і ўчасткамі. Не падвойдзяць фільтравальнікі на чале з брыгадзірам Яновічам Федзем, выпаршчык Анатоль Курман — ён выдатны знаўца сваіх справы. Ведае і любіць сваю работу аператар Анатоль Барысаў. Апаратчык Платун Антон варыць выдатны беласнежны цукар.

Завод наш працуе добра. Часта выходзіць пераможцам у сацыялістычным спаборніцтве. Атрымаў першую прэмію БРК прафсаюза і Сцяг Міністэрства харчовай праmysловасці БССР.

Дабівацца перамогі, шчыра кажучы, не вельмі лёгка. У нас шмат было ручной працы. На межфільтрах працевала пяць жанчын, за змену яны стамляліся, часам на

некалькі мінут спыняўся завод, бо не спраўлялася гэтая станцыя. Цяпер межфільтр выкінулі, устанавілі дыскаўня фільтры, іх абслугоўвае адзін чалавек, і працеваць лёгка. Фільтрапрэсы замянілі малавакуумфільтрамі. Устанавілі новыя вакуумапараты, што дало магчымасць варыць больш цукру за змену.

Пасля заканчэння перапрацоўкі буракоў і цукру-сырцу на заводзе пачынаецца чарговы рамонт. Адбываюцца вялікія змены, рэканструюць амаль кожную станцыю.

Радасна глядзець на ўсё гэтыя змены, якія палягчаюць працу рабочых, павялічваюць магутнасць завода. Вось толькі дрэнна, што вельмі мала аўтаматыкі. Трэба хутчэй даць ёй зялёную вуліцу. Шмат яшчэ вентыляція круцім уручную.

Я думаю аб рабочых сваіх змен. Працую з імі гадоў сем. Добрая змена. Начальнік Людміла Серафімаўна Патапава строгая і патрабавальная, але і спагадлівая, уважлівая да людзей. Сёлета два разы запар зімалі першыя месцы ў сацспаборніцтве паміж зменамі. Радуецца душа за сяброў па працы, яны заўсёды хочаць зрабіць лепш і больш. Такіх рабочых шмат і ў іншых зменах, нават цяжка ўсіх пералічыць, але некаторых не магу не адзначыць: сатуратчыц Журыд Ніну, Касмовіч Ніну і Хмяльніцкую Ганну; апаратчыкаў Галаўко Веру, Дрожжына Анатоля і Гунько Лідзю; выпаршчыкаў Гаўрыка Пятра, Макарэвіча Генадзя; фільтравальшчыкаў Шымансага Аляксандра, Шут Анастасію і Булыга Таццяну; вагаўшчыкоў белага цукру Цыкунову Аляксандру, Матуйза Алена, Мароз Ніну.

У нас добры пасёлак. Утульныя дамы, магазіны, сталовая. А якія прыгожыя

буліцы, усе ў зеляніне! Есць скверык, дзе можна пасядзіць пасля работы і ў час абедзеннага перапынку. Пабудаваны добры дзіцячы сад і яслі, сярэдняя школа, школа-інтэрнат, музичная школа і піянэрскі лагер «Арлёнак». Умовы вельмі добрыя — і нам і нашым дзецям. А якія кватэры! Газ, водаправод, ванна — усё як у горадзе. У нас таксама добрая кватэра, я задаволена ёй. Хіба можна працеваць дрэнна, маючи такія выгоды?

Пасля ўсяго добра не хацелася б пісаць пра дрэннае. А ўсё-такі трэба. Папрацаваўшы ў ахвоту, хочацца як след і адпачыць. Вось адпачыць нам няма дзе. Будаўнікі чатыры гады будуюць клуб і ніяк не закончаць, хоць і самі жывуць у гэтым жа пасёлку. Рэчка ёсць, а добра пляжа няма.

Спадзялемся, што ўсё гэта мы будзем мець. Хацелася б, каб было побач яшчэ якое-небудзіе прадпрыемства, дзе маглі б працеваць нашы рабочыя, калі завод спыняеца на рамонт.

У рамонтны перыяд я працу ю ізаліроўшчыцай. Работа на першы погляд нецікавая. А мне яна падабаецца. Зробіш — і ўбачыш, які ўдалы атрымаўся трубаправод, або корпус выпарні, вакуумапарат. Галоўнае — зрабіць моцна, каб не было страты цяпала, захаваць форму. І каб было прыгожа. Намі, ізаліроўшчыцамі, на заводзе задаволены. Прэміруюць, прадстаўляюць да ўзнагарод за добрую працу.

Завод наш працуе кругласутачна. Працуем па зменах: узень, увечары і ўначы. Асабліва цяжка ўначы. Жанчына столькі спраў пераробіць дома: у кожнай сям'і, дзеци, трэба зварыць, памыць, пашыць. Тут вось і неабходна, каб муж дапамагаў, каб жонка не была змучана работай, каб заўсёды выглядала бадзёрай, вясёлай. Хацелася б, каб і на работе да ёсць ставіцца з павагай. Просьба да мужчын: будзьце заўсёды ўважлівыя, ветлівыя, не гаварыце грубых слоў пры жанчынах. Прыгледзіцесь больш уважліва да жанчын, якія працујуць побач з вами. Пастарайтесь палегчыць нам працу.

Той, хто ўмее працеваць і адпачываць, — сапраўды самы шчасліві чалавек на зямлі. А тыя, хто любіць хавацца за чужой спіной, есці хлеб, зароблены чужымі рукамі, гэта пустазелле, дармаеды. Калі прыйшоў выпішы на



Ганна Уладзіміраўна Калпакова.


работу, праспаў на змене, прагуляў без уважлівай прычыны — хіба маеш права на павагу калектыву, яго клопаты?

Жыць з поўнай аддачай, дапамагаць сябрам, вывучаць сумежныя прафесіі, каб пры неабходнасці замяніць таварыша, быць заўсёды прававалонговым — вось мая мэта ў жыцці. І яшчэ — хочацца ўсюды паспесьць, быць самакрытычнай, не дараваць сабе промахаў і памылак. Я не ўяўляю жыццё інакшым, не магу па-іншаму адносіцца да працы.

Да таварышаў па працы стараюся быць заўсёды справядлівай. Бывае, спачатку мяне не разумеюць, лічаць, што прыдзіраюся, але потым дзякуюць, што з самага пачатку прывучала працеваць як мае быць. Асабліва навічкі, якія толькі што з дзесяцігодді. У душы мне і шкада іх, хацелася б дараваць памылкі, а сумленне гаворыць: «Не даруй, патрабуй, вучы, каб не было потым позна».


Якім уяўляеца мne аблічча савецкай работніцы? Размова на гэту тэму невычарпальная, бо што ні чалавек, то харектар. Але ёсць рэчы, якія, на маю думку, можна лічаць абавязковымі для кожнага. Гэта, перш-наперш, — сумленнасць, рабочы гонар. Сумленнасць ва ўсім: у працы, у адносінах да людзей, да сваіх сям'і, да грамадскіх спраў, дзяржаўнай маёмасці. Адным словам, ад вялікага да малога. І калі гэта становіца прынцыпам усяго твайго жыцця, — то і людзі цябе зразумеюць, і шчасце пастукаеца ў дверы твайго дома, і працоўная слава цябе знайдзе.

Г. КАЛПАКОВА,
работніца Гарадзейскага
цукровага завода



СПЫНІСЯ, ІМГНЕННЕ!

Фота В. Бараноўскага,
Е. Коктыша, Э. Трыгу-
бовіча, У. Мяжэвіча,
М. Апанына, А. Мяце-
ліцы, А. Перахода.
Д. Прэса.




Азбука веку.



Мантажнікі.



На Баранавіцкім баваўняным.




Брэсцкая крэпасць-герой.



Вось яны якія, даяркі сямідзе-
сятых гадоў. Гэты здымак зроб-
лены ў саўгасе «Рось» Ваўка-
выскага раёна.

ФОТА З ВЫСТАУКІ, ПРЫСВЕЧАНай
50-ГОДЗЮ СССР, А ТАКСАМА З АЛЬ-
БОМА «ФОТА І ЖЫЦЦЁ».



Мацярынства.

Задзіра.



Вечная тэма.





Аляксей КУЛАКОЎСКІ

Зімовым

Прапануем чытчам «Работніцы і сялянкі» ўрывак з новага рамана Аляксея Кулакоўскага, прысвечанага станаўленню Савецкага ладу ў нашым краі, мужнай барацьбе народа супраць фашысцкіх захопнікаў.

Поўнасцю раман будзе надрукаваны ў часопісе «Полымя».

У

ЖО быў добры зазімак, калі я атрымаў ад Ліды другое пісьмо. Яна пісала, што жыве ў Свярдлоўску, пакуль што ў сваёй далёкай цёткі, працуе на адным заводзе і вучыцца там на адных курсах. На якім заводзе працуе і на якіх курсах вучыцца, не было сказана ў пісьме. Не было зноў і адреса нікага, нават нумара паштовага аддзялення.

Шкада, што не было адреса. А калі б быў, то я, напэўна, у той жа дзень адпісаў бы, што Лідзе зусім няма патрэбы хавацца ці пабойвацца чаго-небудзь ці каго-небудзь, а тым больш гэтага яе злаўмысніка Лепятуна. Нават каб ён і перахапіў пісьмо...

Мяне так узрадавала Лідзіна пісьмо, што хоць і ведаў, што не трэба нікому гаварыць пра яго, хоць і саромеўся гаварыць — такі яшчэ кавалер, але вельмі хацелася некаму паказаць, прачытаць, падзяліцца гэтай сваёй радасцю. Было прыемна і нават нейкі гонар браў ад того, што Ліда жыве ў вялікім горадзе, працуе там і вучыцца, што ўсё ж памятае пра мяне, прастога, вясковага, толькі з чатырма класамі, і вось нават шле пісьмы.

Разам з гэтым гонарам за Ліду, за яе самастойны і рашучы характар крыху пракрадвалася ў маю душу і зайдзрасць, добрая, таварыская — я заўсёды лічыў Ліду больш здатнай, чым сам — аднак гэтае адчуванне ўсё ж наганяла сумоту. Мне самому вельмі хацелася ў горад, здавалася, што толькі там

можа быць і сапраўдная работа, і сапраўдная навука і наогул усё сапраўднае і неабходнае для чалавека.

У хаце быў я адзін, бацька і маці пайшлі на радзіны да Нічыпара: у яго нарадзіўся сын. Нічыпар зваў і мяне, але я не пайшоў, пасаромеўся быць там адзін сярод старых. Нават трываліцца гадовыя мужчыны і жанчыны здаваліся мне тады старымі, і з імі я не ведаў, як сябе трymаць, паводзіць, заўсёды чамусьці не знаходзіў сабе зручнага месца, каб стаць або сесці, раз-пораз паглядваў на свае рукі і не знал, куды іх дзець, бо яны здаваліся мне не гэтакімі, як у іншых, нават як у маіх аднагодкаў, чамусьці не гэтакімі, а значыць і слабейшымі. Наймога горшымі, як у іншых, здаваліся мне мае чаравікі на трох круглых, як гарошины, гузіках (ботаў у мяне тады яшчэ не было), непараўнаны кепскімі — нават святочныя картовыя нагавіцы і світка з даматканага сукна.

І ўсё ж пасля Лідзінага пісьма мяне быццам бы пацягнула да людзей, падумалася, што можа і дарэмна не пайшоў на радзіны. Няхай бы там хоць і не ведалі — нікому на свеце я не мог сказаць пра гэта, можа нават і Лідзінаму бацьку, — то адчулу б, што ў мяне ёсьць свая, толькі мая і нікому больш не даступная, таямніца. І мне весела ад яе, і мне радасна, я нават не саромлюся тут вас усіх, хоць вы і старыя...

Бралася на адвячорак. Колькі таго дня было, а ўжо неўзабаве і вечар: мабыць, надыходзіць тая невясёлая, але па-

своему адметная пара самых малых зімніх дзён. Праляцелі вароны над белымі стрэхамі, шукаючы седала, і яны здаліся мне быццам бы залішне чорнымі. Цені ад іх, таксама чорныя і густыя, прамільгнулі па стрэхах, па платах і ўпоперак вуліцы непадалёку ад нашага і дзядзькі Нічыпара двароў. Вароны ляцелі з ветрыкам, яны рэдка калі лятаюць насупраць ветру. А з гэтym лёгкім, немарозным подыхам ветру даносіўся да мяне прыемны і прывабны пах варанай бульбы — нехта з суседскіх гаспадынь ужо гатаваў вячэрну...

Каля канца вуліцы, з правай рукі ад мяне, пачулася жаночая гамонка. Не моцна жанчыны гаманілі, але голас іх, як і пах варанай бульбы, ішоў з ветрыкам, таму даносіўся і да мяне, асабліва ў больш высокіх сваіх нотах.

— От як я некалі была ў Чарнагубаве!.. — пачуўся ўжо знаёмы, не адзін раз чуты выраз. І яшчэ не пазнаўшы голасу, я здагадаўся, хто гэта ідзе па вуліцы. Адна яна, Марфа Крутымавава, ці з кім-небудзь яшчэ? Бывае, што яна і адна размаўляе сама з сабою, асабліва, калі добра пачастуецца ў каго-небудзь з якога нагоднага выпадку. Бывае, што і спявае, падае свае солы, ідуучы ў адзіноце па вуліцы.

Глянуў я ў правы бок ад сябе і на забеленым фоне вуліцы ўбачыў, што Марфа ідзе не адна, а з нейкай другой жанчынай, меншай за сябе ростам і трошкі прыгнутай.

«Не мае значэння, з кім яна ідзе і куды ідзе,— падумалася мне.— Ідуць сабе жанчыны і няхай ідуць, куды ім трэба. І слухаць іх гамонку таксама няма чаго, гэта нібы падслушоўваць, стоячы ля падвартоні».

У Нічыпаравай хаце нехта заспяваў, і я перавёў свой слых туды: мільгнула няпэўнае жаданне пазнаць, чый гэта голас і што гэта за песня, быццам бы зусім незнамая?..

Песня ў Нічыпаравай хаце мæнела, да аднаго жаночага голасу далучыўся другі, потым падхапіў нехта і з мужчын: нібы сам Нічыпар, нібы мой бацька — я не мог разабраць. І песня быццам не хрэсьбінская, а вясельная ці абручальная... Падвыпілі і спяваюць, што ў п'янью галаву прыбрыво... Да мяне дайшлі слова, якія я чуў аднаго разу ад свае матулі:

«Нашы сваты пяшком ішлі
І маладога ў мяшку няслі:
А ногі целяпалі,
А сабакі брахалі»,
— Што там у іх?

Гэта быў ټолас Ганны, а Марфа не згаджалася, стаяла бліжэй да праўды:

— Наўрад ці так яно... Бачыла я ўчора Нічыпара, як казуяла назад з Галубоўкі: нічога не сказаў. У іх, мабыць, хрэсьбіны сёння... Вось што!..

— А чаму ж спяваюць гэтак?

— От, што ведаюць, то і спяваюць. І на хрэсьбінах можна гэта спяваць.

— Якія ж гэта хрэсьбіны, калі дзіцё нехрышчонае: Нічыпар, кажуць, у сельсавет яго вазіў, а не ў цэркаву.

Марфа і тут, удакладніла, канечне ж — усе мясцовыя навіны яна ведала лепш за Ганну:

— Вазіў то ён, можа, і ў цэркаву — даверлівым паўшэптам загаварыла яна, — але Бягун якраз ішоў з сельсавета і пераняў. Нічыпар не мог не паслухаць Бегуна.

— То можа і мой Нікан тут?

— Наўрад. Сюды ён не пойдзе.

— А яму абы куды... Абы напіцца...

— Сюды не пойдзе! — паўтарыла Марфа. Памаўчала трошкі, потым, калі ўжо, хоць і нехадзя, але ступіла крок ад двара, пачала гаварыць далей. — Нарабіўши гэтулькі зла людзям ды ісці да іх у хату госцем?.. На гэта нават і Нікан не адважыцца.

— Ды ён адважыцца! — чамусьці зусім настойліва запэўняла Ганна, мабыць, яна вельмі ўжо глыбока пачынала знявервацца ў сваім сыне і, пэўна ж, мела на гэта падставы. — Вось няма дома і сёння... І так кожны дзень... Млын гэты... Ужо ўсе крылы паадгнівалі...

З гэтай гамонкай і пайшлі жанчыны далей. Пайшлі ціха, вельмі павольна, нібы нават квола. Марфа яшчэ разы два азірнулася на Нічыпараву хату, напэўна, ёй не хадзяла адыхадзіць адсюль. Каб не Ганна, то яна б, канечне, зайшла сюды, бо яна можа зайсці ў кожную арабінаўскую хату, толькі Бычысে не можа дараўваць, што тая хацела зарэзать яе апошняга, аднаго-адзінага барана. У Нічыпара яна пасядзела б у ахвоту ды паспявалася б разам з усімі, знайшла б што заспяваць і для хрышчэнніка.

— Як назвалі малога? Здаецца, Лёнька, Леанід... А падрасце, то будзе Лявон... Яшчэ адзін Лявон у Арабінаўцы... Два Лявоны... Але што?.. Пакуль гэты падрасце, то таго ўжо не будзе... Так яно...

Гэта ўсё гаварыла Марфа. Гаварыла нібыта з крыўдай, з не-прыхаваным раздражненнем, мабыць, праз тое, што не зайшла туды, што яе не пазвалі на гэтыя хрэсьбіны. Марфіны слова яшчэ нейкі час даносіліся да мяне, і я, зусім не хочучы гэтага, лавіў іх сэнс. А Ганна маўчала. А можа і гаварыла ды вельмі ціха, не чуліся яе слова на адлегласці.

Чамусьці мне падумалася, што цікавей было б паслухаць гаворку Ганны. Неяк выходзіла так, што Лепятуніха менш траплялася мне на вочы, ды, напэўна, не толькі мне. Асабліва ў апошняя часы: мабыць, яна саромелася людзей праз свайго сына. Даходзілі чуткі і да мяне, што яна вельмі перажывала і плакала, калі зникла з дому Ліда. Яна адчувала, па чём гэта віне, бо не адзін раз перад гэтым упрошвала сына:

— Адступіся ты ад яе, не засланяй дзяўчыне свет!.. Хіба ты не бачыш, што яна табе не пара, з якога боку ні паглядзі?..

А ён цвярдзіў толькі адно:

— Не пара, не пара... Захачу — і будзе пара, нікуды не дзенеца!

Маці плакала, старалася ўразумляць сына слязьмі. Гэта адзінае, што яна цяпер магла, хоць поспеху нікага не мела. Нікан і малым бацькоў не слухаў, а цяпер, калі ўжо самому даўно можна было б стаць бацькам, зусім не зважаў на маці, часам нібыта і забываў, што яна ёсьць у яго. Жыццё ў іх ішло ўжо, мабыць даўно, у кожнага само па себе і зусім рознае, далёка не аднолькавае. Нікан, калі што меў з млына, то спажываваў сам, з маткаю не дзяліўся. Жыў разбэшчана, бязладна, але з патугамі да раскошы, нават асобнью палавіну адгарадзіў сабе ў хаце.

Ганна ніколі нічога не прасіла ў сына, а гатова была б аддаць і сваё ўсё, што мела, каб толькі ён не рабіўся нелюдзем. Сама перабівалася сяк-так, маўкліва і прытоена для пабочнага вока. На людзях яна ніколі не скардзілася ні на свой лёс, ні на сваю пакутлівую ўдавіную беднасць: няўмка было паказвацца жабрачкай пры сыне млынары, хоць свае зямлі ў іх і не было.

Помню, неяк гады два тamu назад у вясенняе разводдзе яна зайшла, нібы прыплыла, да нас у хату. Плысці да нас у такія часы сапраўды можна было: вада залівала ўвесі двор, падбіралася пад самыя ўсходцы хаты. З усёй Ганнінай адзежы не то што цяклі, а проста лілася вада, — вядома ж, што пасля такога «купання» жанчына не магла хутка дабрацца да сваёх хаты і зайшла ў бліжэйшую. Яна часам заходзіла да нас і раней. І вось стаіць Ганна ля парога, мокрая торбачка ў яе ў руках, гліняны дол каля яе ўвачавідкі макрэ, лаплены і пад-

Мал. Ю. Пучынскага.

НАДВЯЧОРКАМ

Гэта спытала Марфа ў свае спадарожніцы. Жанчыны ўжо набліжаліся да Нічыпаравай хаты, і ў іх, відаць, узнякла такое ж здзіўленне, як і ў мяне: што яны там спяваюць, да чаго?

— Можа заручыны якія? — выказала меркаванне другая жанчына. Цяпер я пазнаў па голасу ды ўжо і ўбачыў, што гэта была маці Нікана. У нас яе звалі аж трymа імёнамі: хто Ганна, хто Хана, а хто прости — Лепятуніха, па прозвішчу мужа. Гэта была жанчына ўжо не ў маладых гадах, напэўна нават і не ў сярэдніх, але выгляд мела быццам бы зусім аднолькавы, як у мінулым або замінулым годзе, так і ў гэтым. Яе смуглівы твар, здавалася, зусім не траціў свае яшчэ даволі прывабнай, хоць і кранутай гадамі свежасці. Час, якім бы ён ні быў, напэўна, мала адбіваўся на яе твары. Чорныя, нібы цыганскія, вочы паблісквалі заўсёды выразна і весела: мне раптам уяўлялася, што і цяпер бачу яе вочы, і што яны вось зараз засмяюцца, хоць можа і няма для гэтага прычыны. Усім сваім выглядам: роўнай, бадзёрай постаццю, тварам, вачамі Ганна быццам бы заўсёды падавала такую надзею: а вось і засмяюся зараз, магу і моцна зарагатаць, а ты дай толькі зачэлку — пакажы што-небудзь смешнае або скажы.

Жанчыны спыніліся каля Нічыпаравай хаты і пачалі перакідвацца здагадкамі:

— Можа Ліда, дачка іхняя, паявілася адкуль, як з неба, не тут кажучы, упала? Ужо ж і ў рацэ яе шукалі і ўсюды...

вязаныя аборкамі чаравікі да таго размоклі і разлезліся, што і лапці да гэтага не дайшлі б. А жанчына ніякавата паздароўкалася і пачала сарамліва расказваць, як усё гэта ў яе здрылася:

Ішла, ішла, спышалася, бо нагам усё-такі макравата было, хоць і ў чаравіках... Пад вадою яшчэ лядок не растаў,— паскаўнулася, упала на адзін бок... Усталі, іду далей дый бачу, што з аднаго боку цячэ, то яму ж, гэтаму боку, крыўдна, што ён мокры, а другі бок сухі. Павалілася і на другі бок... Тады сталі абодва бакі роўныя і ніводнаму не крыўдна.

Расказвае і смяеца, нібы пацяшаецца над сабою, нібы нават рада, што так здарылася, а то не было б пра што расказаць, зайшоўши да блізкіх людзей.

Маці кінулася да яе са здзіўленнем і спагадай, сваю світку на яе плечы накінула, павяла ў запечак, каб там пераадзець у што сухое ды алагрэць жанчыну. І я ўжо не бачу Ганны, а толькі чую яе гамонку, усё такую ж бадзёрую, трошкі здзеклівую над сабою. Маці папракае яе за тое, што пайшла па вуліцы ў такое разводдзе, няўжо гэтакая пільная патрэба была. А тая не апраўдаецца і не кaeцца, што пайшла, а зусім спакойна паведамляе, што трэба было сходзіць вунь да Гугеліхі, бо некалі Гугеліх пазычала ў яе, у Ганны, мерку ячменю на куццю.

Гугеліх пазычала?.. Я адразу адчуў, што тут Ганна схібіла: не пойдзе Гугеліх пазычца мерку ячменю. Гэта сама Ганна, пэўна ж, хадзіла да яе прасіць такую пазычку. Мая матуля, відаць, таксама не паверыла, але змаўчала: жаночая душа адчула, што не з добра Ганна пайшла ў пазычкі да Гугеліхі ды яшчэ ў такі час, ды ў падраных чаравіках.

Бацькі на той час дома не было, можа варта б і мне пайсці з хаты, каб не замінаць тут жанчынам, але ў мяне таксама не вялося такога абутку, каб хадзіць па вадзе. Маці ведала гэта і нікуды мяне не выпраўляла. Не даручай нічога і бацька, таму мне было па нораву гэтае разводдзе: я мог колькі хочаш сядзець у хаце і чытаць хоць з цымна да цымна.

Цяпер я сядзеў над сіненькім томам Пісемскага, адным з тых, што ляжалі стосікам у Нічыпара на гары, ужо ў каторы раз перачытваў раман «Виновата ли она?» і адным вухам, не ўсё засаб, але з большага слухаў, што гаварыла ў запечы Ганна.

Я вельмі мала ведаў гэтую жанчыну, бо родам яна не тутэйшая, як і яе нябожчык муж, Вінцэс. Кожнага чалавека цікава паслухаваць, калі ён расказвае пра сябе ды не надта выхваляецца, не хлусіць. А калі ўпершыню што чуеш, то гэта і зусім прывабна. Тоё, што гаварыла цяпер Ганна, я чуў упершыню, таму сяды-тады нават адрываўся ад кнігі.

— У нас некалі яшчэ больш было вады вясною,— раз-поз раз перапыняючыся, мабыць, выкручваючы сваю мокрую спадніцу, расказвала Ганна. І ўсё падсмейвалася, усё паджартуювала над самымі змрочнымі з'явамі.— Проста амаль самая сапраўдная рака разлівалася на вуліцы. Залівала, затапляла ўсё: паграбы, калодзежы, у каго яны былі, гной з хлявоў вымывала. А да нас, былі такія гады, што і ў хату вада наплыўала. Тады бацька выганяў усіх нас, малых, у гумно, каб не плюхаліся, не тапталіся па размоклым доле. Бяжым гэтак босья ўсёй кучай... Нас трывацца было... Большыя спераду, меньшыя за імі... Падскокваем па вадзе, пырскаемся... Была нейкая радасць і ў гэтым... Галапулымі гадаваліся, ледзь не з карыта неабіраную бульбу елі, а ўсё роўна і здаровыя былі, і вясёлыя... Усё роўна здаецца цяпер, што лепшага шчасця і не было, як у маленстве... Бывала, маці мая любіла гаварыць, калі хто пытаў у яе пра жыццё: «Жывом добра!.. Зусім добра жывом, толькі няма дробных грошай і чаравікаў».

...Жанчыны ўжо далёка адышліся ад Нічыпара вага двара, ужо амаль зусім не чутна іхня гамонка, і постасці ледзь толькі прыкметны ў пазімроку, а мне ўсё яшчэ ўяўляецца, што Ганна вось тут у нас у хаце, у запечы... Мокрая ледзь не да вала-соў, але вясёлая, жартавівая. І я не стаю калі вулічных варот, а сяджу ў хаце і слухаю, што яна гаворыць маёй матулі. Гучыць у маіх вушах яе лагодны, крыху смяшлівы голас...



Расул ГАМЗАТАЙ

Ты на мяне так горда не глядзі,
Я з ганарліцамі і сам такім бываю.
Я горды, што каня сядлаў наўздрзіў,
Што сеяць і эраць патрэбу змалку
маю,

Што сэрца б'еца, што з яго імкне
І песня, і любоў да майго краю.
Ты не глядзі так горда на мяне,
Я з ганарліцамі і сам такім бываю.

Я зноў прыйшоў сюды і сам не веру.
Вось клас, дзе яшчэ голас мой звініць.
Вось я адважуся, вось зараз рыпнуць
дзвёры, і сэрца зашчыміць.

І хлопчык босы, гэткі мне знаёмы,
З-за парты, што стаіць у годзе тым,
Насустрач кінецца ка мне, сівому...
Баюся я, чакаю стрэчы з ім.

Белай хмарай, як світанне,
Весні снег сыпне вакол.
На зямлю зірне — растане,
Упадзе дажджком на дол!

Сцежкай горнаю, крутою
Да цябе я, злосны, бег.
І растаў перад табою,
Як вясновы гэты снег.

Стагоддзі праз сяло, праз нашы горы
Рачулка радасна звініць заўжды.
І дзеци, што ў ёй плёскаліся ўчора,
Сягоння — пасівелыя дзяды.

А гэта рэчка па лугах, па схілах,
Не падуладная ні часу, ні гадам,
Журчыць, смяеца, як дзіцятка, міла,
Бяжыць, вясёлая, на зайдзрасць нам.

**

Дарога. У дарозе — бы ў жыцці.
Я знаю, колькі прапыліў шляхамі.
А колькі яшчэ трэба мне прайсці,
Не знаеш ты, не знаю я таксама.

Дарога. У дарозе — бы ў жыцці.
Я мэту бачу, крочу туды прама.
А ці змагу, няўрымслівы, дайсці,
Не знаеш ты, не знаю я таксама.

Пераклад Янкі СІПАКОВА

Ніна ЗАГОРСКАЯ

**

Сталеюць, вырастаюць мае дзеци.
І прыйдзе час,
што крыллем узмахнуць
і... паляцяць,
І гнёзды дзесь саўюць
у белым свеце...

І зредку, пэўна, хто з іх прыляціць,
шчасліва прыпадзе да роднай брамы.
...Мы ўсе дамоў ляцім, як нас жыццё
параніць.

Тут боль наш — ад спагады — менш
шчыміць...

Сталеюць, вырастаюць мае дзеци...
Хай крэпнуць крылы іх!
Як арлянітаў маладых,
хай смеласць іх заўсёды выручае!
І хай не ведаюць сумненняў і адчаю,
каля ляцецьмуць у вялікім свеце...

КОЛАС ЗАЛАТЫ

Снегу ўжо не чакалі, думалі, на вясну ўзялося, сакавік на дварэ, а вось пацерушыў, прыліпаў да шыб. Потым часцей, часцей паваліў. Ого! Ці не на мяцеліцу бярэцца: пацямыла за вонкамі.

Рыпнулі дзверы, увайшоў дырэктар Анатоль Андрэевіч Каржуеў. Шапка, паліто белыя ад снегу.

— Бачыш, Ніна Дзямідаўна, што робіцца? А казалі—усё, вясна...

— Вясна не вясна, але ўжо і не зіма. А што снег, дык гэта добра: лішняга ён сёлета не перадаў. Каб вільгаці хапіла.

Яна падышла да сцяны. На сцелажах да самага акна стаялі высокія, вызалачаныя сонцам снапы—экспанаты ўрадлівага поля. Вунь тая новая пішаніца дала па сорак цэнтнераў з гектара, а ячмень расшчодрыўся на ўсіх паўста. А зерне, зерне! Ніна адравала ячмінёвы колас, палажыла на далонь, трошкі задумалася, аглядаючы. Потым сказала:

— Хачу, як і летась, апрацаваць насенне аргана-мінеральным растворам. У цэнтры ўжо рыхтуюць яго.

— Добры спосаб. Гэта ж, мабыць, цэнтнераў пяць прыбаўкі з гектара.— Ступіў да парога, запыніўся.— А ятых часам паспрабую зноў качаць...

Ніна Дзямідаўна ведае, што «качае» дырэктар,—аміячную воду з раёнага аб'яднання «Сельгастэхнікі». Вельмі ж да спажывыя яна зямелцы, вось каб толькі паболей, паболей. То і рупіцца Анатоль Андрэевіч.

Дырэктар выйшаў, а Ніна Дзямідаўна ўсё тримала, быццам забыўшыся, колас на далоні—буйны, на паўжмені зярніт. Гэта новы гатунак «альза». Трэба яго хутчэй размножыць—будзе болей збожжа. Дык от і думае яна, як бы ўсё лепей зрабіць. Гэта яе клопат, клопат галоўнага агранома гаспадаркі.

... Ей тады не пашанцевала. Хацела стаць аграномам, паехала паступаць у Беларускую сельскагаспадарчую агадэмію. І вучылася ж добра ў школе, а там, у агадэміі, недабрала нейкага бала, і той бал змусіў яе ні з чым вярнуцца ў Межава.

І чым здзівіла вяскоўцаў—ідзе па вуліцы вясёлая, пасміхаецца.

— Не інчай на пяцёркі ўсё здала?—пытаюць.

А яна спакойненька:

— Праваліла.

— І ад гэтага смешна табе?..

Тым жа днём яна мела гаворку з завучам школы Чарняўскай.

— Дык хімію не здала?

— Угу.

— А ці ведаеш, галубка, што хімія для агранома—усё. Вось працуй у нас піянэрважкай і вучы хімію.

Работа ў Ніны пайшла на дзіва добра: пры вострай патрэбе нават выкладчыкаў падміняла. Завуч раіла:

— Паступай у педінстытут, не пашкадуеш.

Ніна ў такіх выпадках маўчала. А вечарамі карпела над кнігамі, рыхтавалася. І паступіла, у туу ж агадэмію, дзе спярша «праваліла». Закончыла яе паспяхова.

— Куды хочаце паехаць?— запыталі ў Ніны.

— Куды трэба...

— Вось гэта адказ.

І сталася так, што яна вярнулася ў родны калгас імя Мянжынскага. Праўда, хутка яго аб'ядналі з эксперыментальнай базай «Межава». У большай гаспадарцы пабольшала клопатай: акрамя пасады агранома—насеннявода, ёй даручылі яшчэ ўзнаніць паляводчую брыгаду ў вёсцы Межава, бо вельмі ж заваліў справу былы брыгадзір.

Хоць трохі пабудзь, Ніна Дзямідаўна,—гаварыў дырэктар,— падшукаем чалавека, тады і выслабанім цябе.

Дырэктарава «трохі» зацягнулася на год. Даліся ў знак Ніне гэтыя дзве пасады разам. Ранічкай бяжыць на брыгадны двор даць людзям работу, адтуль—у цэнтр, у канцылярыю, а тады—у свірны, бо насенне—найпершы яе клопат. Вечарам—зноў у брыгаду: трэба праверыць ды прыняць работу, прыкінуць, што заўтра рабіць. Пазней яна прызналася: «Можа б і не вытрывала, каб справы кепска ішлі. А то пагляджу—нічога, людзі шчыруюць, работа падаецца, дык і ахвота бярэ, як бы і стомы не адчуваеш». І нездарма ўсе камуністы, калі прымалі Ніну Дзямідаўну ў свае рады, гаварылі на сходзе, што яна апраўдае пачеснае званне члена партыі: умеет да людзей падысці, разумна арганізуваць справу, словам—на любым участку не падвядзе.

Галоўны аграном гаспадаркі Міхайл Андрэевіч Трашчонак ішоў на пенсію.

— Каго б на тваё месца?— папытала дырэктар.— Каб талковага такога, ну...

— Разумею, разумею. Вунь Ніна Жданец. Ручаюся, што справіцца.

— Ты ўсё роўна як прачытаў маю думку.

А назаўтра, віншуючы Ніну Дзямідаўну з новай пасадай, дырэктар сказаў:

— Сама ведаеш, гаспадарка наша ўвогуле не благая. А ёсьць брыгады, што і кульгаюць. Дык ты часцей, часцей у такія заглядай, пасабляй на месцы.

Браўся веснавы прыпар, той самы прыпар, які корміць хлебам увесь год. Дні пабольшалі, а ёй ўсё роўна не хапала часу. І ўсё, здаецца, прадумана, разлічана, а пачнеш рабіць—папраўкі просяцца. А папраўкі гэтыя часам...

— Дык мы ж да восені так не пасеем,—насцярожыўся дырэктар.— Не,

Дзямідаўна, не час цяпер перарабляць тэхналогію. Доўгая песня.

— Затое больш намалоцім.

— Калі да восені сеяць, не вельмі намалоцім.

— Чаму да восені? Хіба доўга адчапіць дыскі і прычапіць плугі? Ну, адвалы яшчэ зняць з іх.

Яна дамаглася свайго. Па заведзенай тэхналогіі ў брыгадах пачалі засортваць кампосты ў глебу дыскамі. Яно б і не блага, ды мелкавата ўносіцца арганіка—на нейкіх там восем сантиметраў. Яна гэта хутка падсыхает, меней дае зямлі спажывы. Дык лепей загарнуць плугамі без адвалу—кампосты лягуть глыбей разы ў два з лішнім.

— Ну, калі так,—амаль згадзіўся дырэктар,—то спярша паспрабуйце ў адной якой-небудзь брыгадзе, а тады ўжо...

Назаўтра Ніна Жданец вярталася з Казечак. Там пайшло як трэба. «Цяпер і ў Межаве так зробім».

Хораша рунелі палі. Паглядзіць Ніна Дзямідаўна—не нарадуецца. І чамусьці трывожыцца. Дзіва што: па 40 цэнтнераў зерня з гектара абавязаліся намалациць. На такі ўраджай трэба працаваць ды працаваць. Амаль штодня ездзіла то на адно, то на другое поле. Сям-там пасевы трэба было падкарміць. Вось толькі як? Пайшла да дырэктара.

— Анатоль Андрэевіч, як бы гэта самалёт нам? Ячмень спажывы просьці.

— Добра, я дамоўлюся, рыхтуйце, што трэба.

Калі быў падкормлен увесь ячмень, а самалёт паліцеў на Віцебск, заспяшала ў вёску. Трэба яшчэ паспець на рэпетыцыю. Сёння пачнуць рыхтаваць «Папараць-кветку». І каму ж, як не ёй, Ніне, галоўная роля—якнік старэйшая самадзейная артыстка, ніводнага, бадай, канцэрта без яе не прыйшло. І да суседзяў езділа, і ў Оршу выступала.

Позна вечарам, калі вярталася з рэпетыцыі, на паўдарозе яе заспей даждж. Яна не хавалася і не ўцякала. Ого, які гэта аграном будзе ўцякаць ад дажджу, калі ён пайшоў у самы час, на ўрунелыя гоні? Здавалася, не дажджавыя кроплі, а янтарныя зярніты сыпаліся на саўгаснае ўлонне. «Ну і хай увалье, хай болей—гэта ж яго чакалі»,—думала яна, услухоўваючыся ў грамавыя раскаты.

Нівы яшчэ больш пахаращэлі—і на участках даўно акультурных, і на «златым дне»—нідаўна асушеных балотах. Усё радавала пагляд, бо настрой аграному робіць, вядома, поль. А потым...

Верылася і не верылася: яе адзначылі вышэйшай узнагародай Радзімы—ордэнам Леніна. Указ выйшаў летам, у той час, калі буялі, пенілі каласавым цветам жыта, пішаніца,

ячмень, калі расла, аж варушыліся барозны, бульба, абяцаючи шходры ўраджай. «Ну вось і добра, ёсь чым падзякаваць за высокую ўзнагароду», — думала, радуючыся.

І праўда: каравай у «Межаве» быў багаты — па 41 цэнтнеру зерня адміральскіх гектараў, бульба дала па 200. Усё ўбраў і звеслі ў пару, больш, чым меркавалі, адправілі працу таў дзяржаве. Зерне абышлося гаспадарцы куды дзешавей, чым плавнавалася.

А сёлета з кожнага гектара абавязаліся сабраць па 46 цэнтнераў зерня. Дамагчыся такой прыбаўкі ўраджаю за адзін год нялёгка. Клопат важкай ношай лёг на плечы земляробаў.

Яшчэ стаялі замаразкі, яшчэ невядома было, якая выдасца вясна, а Ніна Жданец намерылася ўжо вывозіць і раскідаваць на паліах кампосты. Сказала аб гэтым дырэктару. Ен моцна задумаўся, як гэта бывае, калі намагаешся штосьці ўспомніць.

— А не ранавата? Вучоныя даводзяць, што ўнесены ўзімку гной траціць пятнаццаць працэнтаў пажывы.

— Ведаю. А колькі згубіш ураджаю, калі позна пасееш? Дый не зіма, а сакавік на дварэ. Вунь як цяпле.

Дамовіліся пачаць назаўтра.

Першы ўз'ехаў на ворыва Аляксандр Гапоненка. На што ўжо вопытны трактарыст, і то ўсумніўся. Вылез з кабіны і, праваліўшыся з халівамі ў ліпкае месіва, развёў рукамі:

— Нічога не выйдзе, Ніна Дзямідаўна. Вы толькі паглядзіце, як пярэднія колы загразлі.

— Гэта што ў разору собілі. Паспрабуйце ўздоўж баразён.

Пайшло лепей.

Толькі арганікі ўнеслі пад каласавыя па 20 тон на гектар, а яшчэ ж давалі мінеральных тукаў, лілі аміячнай вады — словам, наспажывілі глебу, не павінна скупіцца. Ніна Дзямідаўна прыкідвалі, колькі тых угнаенні ўносілі пад ярыну летасі і сёлета, парашуноўвалі. Выходзіла, што сёлетняя запраўка гектара большая на 5 тон, ды кампости тлусцейшыя, з мінеральнымі тукамі перамяшаны. І пасяялі раней, чым меркавалі, усё першакласным насеннем.

Вось толькі азіміна непакоіла агронома: Зіма ж вядома якая была: снегу — што кот наплакаў, а маразы лютыя. Сям-там давялося перасеяць, а на астатнія плошчы пасевы як след падкармілі. І падужэлі сцяблінкі, густой штоткай узяліся азімая рунь.

Мінуў веснавы прыпар, як бы і заўсіў ўжо. Лета раскашавалася — залатая макаўка года. Агроному стала вальней. Затое камбайнераам рупна. Кляпалі, прывінчвалі — хто што. Добрая ў іх завядзёнка — рамантуюць камбайні загадзя, каб не стаяць у жніве.

І надышло жніво. Паплылі па полі магутныя караблі-камбайні, пасыплася, паліліся ў засекі буйное залатое зерне. Зерне новага багатага ўраджаю. Ніна Дзямідаўна глядзіць на ніву, і з абветраных вуснаў просяцца словаў знаёмай, не раз петай песні:

Колас, ты мой колас,
Колас залаты...

Мікола ВОРАНАЎ

З ДАЛЕКАЙ ВЯСНЫ

Аляксандра УС

— А ці ўсё ты ўзяў, Ляксей? — напомінала жонка. — Паглядзі яшчэ раз!

Я пакорліва раскрыў партфель — у гэты вялізны кантэйнер можна напахаць столькі, што і сам не паверыш. Добрую палову рэчаў можна было б смела выкінуць. Але я змоўчай і зашчоўкнуў замок. Цяпер, канечні, трэба сесці, як заўсёды перад ад'ездам. Прыслі на канапу, праз нейкі момент жонка няспешна ўстала, я за ёй, і мы рушылі на аэрадром.

Такім парадкам я кожны раз выбываю з дому ў камандзіроўку ці яшчэ ў якую паездку. Жонка за многа гадоў выпрацавала жалезны рытуал нашых паводзін, ці, як цяпер кажуць, пратакол. Мне самому крыху смешна, але жонка вельмі сур'ёзна выконвае ўсе няпісаныя пункты гэтага пратакола і час ад часу дабаўляе якую-небудзь новую дробязь, вычытаную з книжак аб правілах этикету.

У будынку аэрапорта было людна і тлумна. Многія стражалі сваіх блізкіх з букетамі кветак. Цюльпаны... Мая жонка чамусьці не любіць кветак, у нашай вылізанай да бліску кватэры ніяма ніводнага вазона, бо яны парушаюць парадак. А калі вучні пасля экзаменаў падносяць ёй куплены ў складчыну букет, яна трymае яго на кухні. «Ад кветак баліць галава», — кажа мая жонка, хоць цюльпаны пахнуць толькі веснавой свежасцю і сонцем...

Калі з рэпрадуктара пачулася доўгачаканае: «Абвяшчаецца пасадка на «ІЛ-18, рэйс...», амаль увесь натоўп рушыў да выходу. У агульнай масе паплылі і мы да расчыненых насцеж дзвярэй, наступрач магутнаму самалётнаму гулу.

На верхній прыступцы ганка стаяла жанчына. Уважлівым позіркам яна шукала кагосьці.

Дзяжурная прывярала белеты. Хутка нас павядуць вунь да таго самалёта, ужо ўсё гатова, падвезлі трап, і ля яго чакае бортправадніца. Жонка стаяла побач са мною і гаварыла:

— Пры ўзлёце прывяжыся рамянімі...

...Каго, цікава, праводзіць гэтая жанчына? Ці можа страчае? Я міжволі азірнуўся. Нешта вельмі знаёмае ёдалося мне ў гэтай высокай, зграбнай постаці, у стрыманай усмешцы. І раптам яркая маланка выхапіла з глыбінь памяці даўніе, патаемнае...

Вера! Гэта была яна...

Нічога не сказаўшы жонцы, я кінуўся да ганка. Жанчына нетаропка ішла мне наступрач.

— Вера... Вера Іванаўна, гэта вы? Адкуль, якім чынам?

— Я жыву ў вашым горадзе...

Сіня вочы глядзелі на мяне спакойна і прыветна. Тонкія зморшынкі не пасвали іх хараства. У русых валасах ледзь прыкметная сівізна, гэта толькі ў мяне чупрына амаль што белая. Але ж столькі год прайшло...

— Каго вы праводзіце, Вера Іванаўна? — сказаў я першое, што прыйшло на язык.

— А гэта... сакрэт, — усміхнулася яна.

Я адчуваў, ік працінае мяне наскроў гнёўны жончын позірк. «Гэта смешна і непрыстойна, — судзіў ён мяне. — Тут жа стаяць твае падначаленны! Апрача таго, ты спознішся на самалёт. Толькі гэтага не хапала!

— Я чытала пра вас у газетах, — сказала Вера. — І вельмі рада гэтай сустрэчы. А цяпер бывайце, вам пара!

— Бывайце! — разгублена пайтaryу я. — Але мы яшчэ сустрэннемся, абавязково сустрэннемся!..

Яна з лёгкай усмешкай кінула галавой — як спагадлівая маці ў адказ на неразумныя сынавы слова. Машынальна, нібы апніўшыся ў нейкім іншым свеце, я развітаўся з жонкай і пайшоў да самалёта. Далей ўсё было як у сне. Успаміны перанеслі мяне ў далёкі пасляваенны год...

...У горад на беразе Сожа я трапіў неўзабаве пасля вызвалення Беларусі. Службовая камандзіроўка, здаецца, першая пасля дэмабілізацыі. Справы прывялі мяне на адно невялікае прадпрыемства — у драўляным бараку размясцілася некалькі швейных машын, усё, што засталося ад вялікай фабрыкі. Кіравала гэтым прадпрыемствам маладая энергічная жанчына са светла-русымі косамі, і я разам з ёю аглядаў руіны былых карпусоў, прыкідваў, што і як можна будзе зрабіць у першую чаргу. Была вясна, і там, дзе калісьці ля ўваходу на фабрыку быў кветнік, сярод цаглянага друзу прабіліся зялёныя шыльцы цюльпанаў. Занядбаныя, без догляду, яны нейкім цудам перажылі вайну.

Я не аматар доўгіх размоў, але тут нечакана разгаварыўся і расказаў гэтай амаль незнамай жанчыне пра ўсё сваё жыццё: як вучыўся некалі ў будаўніцтвом тэхнікуме і працаваў на будаўніцтве опернага тэатра ў Мінску. Гэты гмах і цяпер стаіць на Траецкай гары, над Свіслаччу. Стайць адзін сярод руін... А калісьці ля яго цвілі кветкі...

— Моцна злажылі, — усміхнулася Вера Іванаўна. — Глядзіце, каб і нам гэтак збудавалі, на вякі! Але ж мы з вамі загаварыліся, а вы цэлы дзень не ўшы!

Мы пайшлі па разбуранаму, бязлюдному гораду. Смешна ўспомніць, але я, цяльпук і маўчун, на думку мае жонкі, тады гаварыў і гаварыў безупынку, так мне хораша было ў той момант. Я быў адзін з тых, хто вызваляў гэты горад.

— Дарэчы, дзе ваш муж, Вера Іванаўна?

Я спатыкнуўся якраз на гэтых словах, бо няўмка ступіў параненай нагой і скрыўся ад болю. Вера Іванаўна ласкова і цвёрда ўзяла мяне за руку і падвяла да нейкага падмурка, што вытыркаўся з кучы бітай цэглы.

— Адпачніце хвілінку, — сказала яна і села побач. І тут я ўбачыў, што яна зусім маладзенькая, куды маладзейшая за мяне.

— Мой муж будаваў гэтую фабрыку,—
ціха сказала яна.— Ён загінуў у сорак
першым...

І мне раптам зрабілася неяк сорамна,
што я выйшаў з агня вайны жывы і зда-
ровы (нага — гэта глупства, яна хутка за-
жыве!), а гэтая маладзенская жанчына
нясе нялёгкую мужчынскую ношу, і ўжо
нават аднагодкі завуць яе пачціва, як
старэйшую,— Вера Іванаўна...

Памалу мы нарэшце дайшлі да невя-
лікага драўлянага доміка — на ўскрайне
горада сякія-такія будынкі ўцалелі ад
ваеннай навалы. Насустрач бегла малень-
кая кучаравая дзяўчынка, а на ганку
стаяла пажылая жанчына ў бурках і ва-
тоўцы, хаты вечар быў па-вясновому
цёплы.

— Нарэшце дачакаліся! — нязлосна да-
карала яна.— Жартачкі, гэтак далёка трэ-
ба хадзіць, ды ўсё па гэтых руінах! Можа
там яшчэ хаваецца які недабітак.

— Не бойся, мама! — Вера Іванаўна
ласкава абняла маці.— У лесе не загінулі,
усе блакады вытрывали, а тут жа горад!
Ды і вайне канец, вунь таварыш будаў-
нік прыехаў з Мінска, нашу фабрыку будаў-
нуць аднаўляць. А пакуль што хай у нас
паначуе, бо дзе тая гасцініца...

Дзяўчынка хілілася да маці і з цікаў-
насцю пазірала на мяне. Дзіця ваеннай
пары, яна была ціхая і кволая, з тонкімі
худымі ручкамі і бледнымі тварыкамі.
Яна нешта сказала маці на вуха, але тая
адмоўна паківала галавой, і нейкі ценъ^{цэнъ}
прабег па твары.

Тым часам старая паставіла на стол
міску варанай бульбы, мы са смакам пе-
спі яе, мачаючы ў соль. Жанчыны пайшлі
у спальню. Я застаўся адзін.

Было вельмі хораша і цёпла на душы.
Які ўтульны быў гэты сціплы пакойчык
з паркалёвымі фіранкамі на вокнах! За
перагородкай ціха размаўлялі бабуля
з унучкай. Веры не было чуваць: напэў-
на ўжо спіць, бо ёй жа трэба заўтра ра-
нім-рана на працу...

Прачнуйся я даволі позна. Хуценька
устаў, развітаўся з бабуляй, пагладзіў
дзяўчынку па кучаравай галоўцы і пай-
шоў з дому. Нівырашаных спраў у мяне
было поўна, а цягнік адыходзіў падве-
чар. Пакруціўся дзень па розных устано-
вках, я ледзь паспей забегчы ў той ба-
рак да Веры. Але яе там не было.

Мінут мо за дзесяць да адпраўлення
цягніка я быў на пероне. Вялікі натоўп
штурмаваў вагоны. Азірнуўшыся наўкол,
я заўважыў Веру. Яна трymала ў руках
некалькі цюльпанаў. Першыя кветкі раз-
буранага горада...

— Вера, якай радасцы! Як добра, што
вы прыйшлі!

— Я таксама рада, што хаты не
спазнілася. Дык вы не стойце, сядайце ў
вагон. І вось вазьміце, — падала яна мne
кветкі.

Я не заўважаў людскога натоўпу, за-
быўся пра цягнік. Бачыў толькі гэтую
жанчыну ў паркалёвым каптанчыку, у
чорных хлапчуковых чаравіках, такую
прыгожую ў сваім небагатым уборы,
і мне здавалася, што я ведаю яе ўсё
жыццё, і што зараз мы пойдзем разам
з ёю адсюль, і я скажу ёй нешта незвы-
чайнае, што не паспей сказаць учора.
А яна ўсміхалася і гаварыла, нібы дзівя-
чыся сама сабе:

— Учора ўбачыла вас першы раз, а та-
кое адчуванне, быццам мы знаёмы цэлы
век... Пішыце, Аляксей! А цяпер — бы-
вайце! Наступны цягнік будзе не хутка,
вы заробіце вымову, можа нават суро-
вую... Глядзіце, не адстаньце!



Як мне тады не хацелася ехаць!
Але людскі натоўп ахапіў мяне, узняў
на прыступкі і ўцісніў у вагон.

...Даўно адпраўлена паштоўка ў той
город на беразе Сожа, але адказу ўсё
няма і няма. Што ж, Вера заняты чала-
век. Але ж хіба не магла яна напісаць
хоць некалькі радкоў! Я чакаў, хваляваў-
ся і нават крыўдзіўся. Не вытрываўши,
расказаў пра Веру майму суседу па
пакоі.

— Нявеста з пасагам, — сусед здзеклі-
ва зарагатаў.— Хіба тут, на будоўлі, няма
хароших дзяўчат?

Але я чакаў пісьма. І яно, нарэшце,
прыйшло. Вера пісала, што іх перасялі
з таго барака ў новы вялікі корпус, што
ў горадзе аднавілі электрастанцыю, адра-
мантавалі каробку пад дзіцячы садзік
і што Людачка цяпер здаровая і вясё-
лая... І нічога пра тое, што хвалявалася
абодвух. І я — ні слова. Чаму? Асцярож-
насць? Баязлівасць?

Даўно абрыйда жыць са з'едлівым су-
седам, ды і ён быў бы рады, каб я вы-
браўся. Дык ці не пара мне нарэшце
«качалавечыца»? Я жартам спытаўся ў
Веры, што яна думae наконт таго, што
я надумаў звязаць свой лёс з вельмі
прыстойнай дзяўчынай, якая толькі што
скончыла педагогічны інстытут. Апусціў-
ши пісьмо ў паштовую скрыню, раптам
спахапіўся, але было позна.

І вось прыйшоў адказ. Шчокі мае па-
лalі ад крыўды і сораму. Вера пісала,
што ў свацці яна не прыдатна, але сабе
асабіста выбірала б сябра на ўсё жыццё
не па дыплому і пасадзе, а па сэрцу.

Так настаў канец нашай перапісцы.
Я не мог знайсці сабе месца. Кожная
нязначная непаладка на будоўлі здавала-
ся непапраўнай катастрофай, дробязі, на
якія раней не звяртаў увагі, цяпер вы-
клікалі пякучую злосць і крыўду. Якое ж
я спароў глупства! Цяпер толькі мне ста-
ла зразумела, што без Веры я жыць не
магу. Паеду да яе, паеду абавязкова!

Я напісаў Вере, што праз месяц су-
стрэнемся. Сустрэнемся, каб больш ні-
колі не расставацца.

Адказ быў кароткі. На невялічкім
аркушыку было ўсяго некалькі радкоў.
Вера паведамляла, што тыдзень назад
яна выйшла замуж.

— Здрадніца! — ледзь не закрычаў
я.— Здрадніца!

Хоць Вера ніколі мне нічога не абя-
циала, але я тады лічыў сябе вельмі па-
крыўджаным і абражаным. Самае леп-
шае, што я мог прыдумаць на той час,—
гэта маўчаць, тым больш, што яна сама
прастала не слаць ёй пісьмаў. І я маўчаў.

Толькі праз год я апынуўся ў тым го-
радзе. Пазваніў Веры.

— Ці ведаеце, хто з вами гаворыць?
Гэта я!

— Дзень добры, Аляксей Сямёновіч,
адкуль гэта вы?

— Праездам, спыніўся ў вашым гора-
дзе. Дзе і калі вас можна пабачыць?

— На жаль, я ўсе гэтая дні вельмі
заняты...— праз хвіліну маўчання пачулася
ў телефоннай трубцы...

* * *

...Што прывяло яе на аэрадром сёння?
З глыбокага задумення вывеў мяне
сусед, які сядзеў у крэсле побач. Ён
штурхануў мяне пад бок:

— Ці чуеце вы? Паўгадзіны, як нас не
прымае аэрадром. І чым гэта ўсё скон-
чыцца?


— Усё будзе добра, не хвалюйцеся,—
безуважна сказаў я.

— Хацеў бы я, каб было ўсё добра!
А яшчэ хацеў бы мець вашы нерви!..

За шклом ілюмінатара слаўся густы
туман. У салон увайшла танклявая борт-
правадніца і спакойна абвяжвала:

— Грамадзяне пасажыры, ідзем на па-
садку, прымацуйце рамяні!..

Унізе рассыпаліся гірлянды агнёў.
Самалёт ішоў на пасадку.



ЗАКОНАМ ГАРАНТАВАНА

Вярхоўны Савет БССР у чэрвень 1972 г. зацвердзіў Кодэкс законаў аб працы Беларускай ССР. Што новае ў ім, якія асноўныя яго палажэнні?

Характэрнай рысай новага Кодэкса з'яўляецца тое, што ў ім пашыраны юрыдычныя гарантіі працоўных правоў рабочых і служачых, падкрэслена, што не дапускаецца нікага — ні прамога, ні ўскоснага — абмежавання правоў або ўстанаўлення пераваг пры прыёме на работу ў залежнасці ад полу, расы, нацыянальнай прыналежнасці і адносін да рэлігіі.

Пры прыёме на работу забараняецца патрабаваць ад працоўных дакументы, апрача прадугледжаных заканадаўствам. Забараняецца сумесная служба на адным і тым жа прадпрыемстве, ва ўстанове, арганізацыі асоб, якія знаходзяцца паміж сабой у блізкім сваяцтве.

Па пагадненню паміж работнікам і адміністрацыяй можа быць устаноўлены выпрабавальны тэрмін: не звыш адного тýдня — для рабочых, двух тýдняў — для служачых, апрача адказных работнікаў, і аднаго месяца — для адказных работнікаў.

Адміністрацыя не мае права без згоды работніка пераводзіць яго на іншую работу, іншае прадпрыемства або ў іншую мясцовасць, за выключэннем выпадкаў вытворчай неабходнасці, прастоў або дысцыплінарнага спагнання ў выглядзе пераводу. Пры часовым пераводзе (на тэрмін да адного месяца) у сувязі з вытворчай неабходнасцю магчыма выкарыстанне працы работніка і не па яго кваліфікацыі і спецыяльнасці, але за ім захоўваецца сярэдні заработка па месцу ранейшай працы (калі ён быў вышэйшы). Прадугледжан больш ільготны ў парыўнанні з ранейшым парадак аплаты працы, калі чалавек з выпадку прастою пераводзіцца на работу, якая аплачваецца ніжэй. У гэтых выпадках за рабочымі і служачымі, якія выконваюць нормы выпрацоўкі, захоўваецца сярэдні заработка па ранейшай пасадзе.

Працягласць пераводу на іншую работу для замяшчэння работніка, які адсутнічае, не можа перавышаць аднаго месца на працягу каляндарнага года.

На практыцы часам узнікаюць цяжкасці: як адрозніц перавод на іншую работу ад перамяшчэння работніка на іншае рабочае месца, калі яго згоды на такое перамяшчэнне не патрабуеца?

Адказ на гэтае пытанне ёсьць у новым Кодэксе. Не лічыцца пераводам на іншую работу перамяшчэнне рабочага або служачага на іншае рабочае месца на тым жа прадпрыемстве, ва ўстанове, арганізацыі без змены спецыяльнасці, кваліфікацыі, пасады, размеру заработка платы, ільгот, пераваг і іншых істотных умоў працы.

У Кодэксе падрабязна рэгламентуюцца пытанні звольнення з работы. Рабочыя і служачыя, прынятые на работу на няпэўны тэрмін, маюць права звольніцца па ўласнаму жаданню без указання прычын, але павінны папярэдзіць адміністрацыю пісьмова за два тýдні. Па дамоўленасці паміж работнікам і адміністрацыяй працоўны даговор можа быць скаваны і да сканчэння двухтýднёвага тэрміну. Прадугледжаны падставы для звольнення па ініцыятыве адміністрацыі (па скарачэнню штата, за сістэматычнае парушэнне працоўнай дысцыпліны, прагул і інш.). Аднак агаворваецца, што не дапускаецца звольненне работніка па ініцыятыве адміністрацыі ў перыяд часовой непраца-здольнасці і тады, калі работнік знаходзіцца ў адпачынку (штогодным, за свой кошт, у вучэбным).

Паводле агульнага правіла, не дапускаецца звольненне работніка па ініцыятыве адміністрацыі без згоды мясцовага камітэта прафсаюза. Адміністрацыя мае права звольніць работніка не пазней аднаго

месяца з дня атрымання такай згоды.

Нормальная працягласць рабочага часу рабочых і служачых не можа перавышаць 41 гадзіны ў тыдзень. Для рабочых і служачых ва ўзросце ад 16 да 18 гадоў працягласць рабочага часу ўстаноўлена 36 гадзін у тыдзень, а для асоб ва ўзросце ад 15 да 16 гадоў — 24 гадзіны ў тыдзень. Скарочаная працягласць рабочага часу ўстаноўлена для рабочых і служачых са шкоднымі умовамі працы, а таксама для асобных катэгорый работнікаў (настайникаў, урачоў і інш.).

Па згодзе паміж работнікам і адміністрацыяй можа ўстаноўлівацца як пры прыёме на работу, так і пазней няпоўны рабочы дзень або няпоўны рабочы тыдзень. Аплата працы ў гэтых выпадках праводзіцца пропарціянальна адпрацаваному часу або ў залежнасці ад выпрацоўкі. Работа ва ўмовах няпоўнага рабочага часу не выклікае для рабочых і служачых якога-небудзь абмежавання працягласці штогадовага адпачынку, вылічэння працоўнага стажу і іншых працоўных правоў.

Усім рабочым і служачым прадастаўляюцца штогодныя адпачынкі працягласцю не менш 15 рабочых дзён. Замена адпачынку грошавай кампенсацыяй не дапускаецца, апрача выпадкаў звольнення рабочага або служачага, які не выкарыстаў адпачынку. Па сямейных акалічнасцях і іншых уважлівых прычынах рабочаму або служачаму па яго заяве можа быць прадастаўлен караткачавы водпуск без захавання заработка платы.

У Кодэксе замацоўваюцца адносіны грамадства да захавання працоўнай дысцыпліны, устаноўліваюцца меры захавання за добрую работу і меры ўздзейння да парушальнікаў працоўнай дысцыпліны. Улічаны шматлікія прапанаваны працоўных аб тым, каб права на льготы і перавагі ў галіне сацыяльна-культурнага і жыллёва-бытавога абслугоўвання, пераважнае вылучэнне па работе мелі перш за ўсё тыя, хто паспяхова і добрасумленна выконвае працоўныя абавязкі.

Рабочыя і служачыя, вінаватыя ў нанясенні страты прадпрыемству, установе, арганізацыі пры выкананні працоўных абавязкаў, нясуць матэрыяльную адказнасць у размеры не больш адной трэці сваёй месячнай тарыфнай стаўкі (акладу). За пасаванне па неахайнай матэрыялаў, паўфабрыкату або рэчай матэрыяльная адказнасць наступае ў размеры нанесенай страты, але не звыш дзвюх трэцей месячнага сярэдняга заработка.

Прадугледжваюцца выпадкі

поўнай матэрыяльнай адказнасці. Устаноўлены новы парадак пакрыцця страты.

Ахова працы, пра якую гаворыцца ў раздзеле 10 Кодэкса, мае на мэце забяспечыць усім рабочым і служачым здаровыя і бяспечныя ўмовы працы. На адміністрацыю ўскладаецца інструкція рабочых і служачых па тэхніцы бяспекі, вытворчай санітарыі і іншых правілах аховы працы. Усе працуючыя абавязаны строга выконваць інструкцыі па ахове працы.

Спецыяльныя льготы ў галіне аховы працы прадугледжваюцца для жанчын і моладзі. Так, нельга прыцягваць да работ у начны час, да звыштэрміновых работ і работ у выхадныя дні і накіроўваць у камандзіроўку цяжарных жанчын (незалежна ад тэрміну цяжарнасці) і маці, якія кормяць грудзьмі, а таксама жанчын, якія маюць дзяцей ва ўзросце да аднаго года. Жанчын, якія маюць дзяцей ва ўзросце ад аднаго года да восьмі год, нельга прыцягваць да звыштэрміновых работ або накіроўваць у камандзіроўку без іх згоды. Не дапускаецца звольненне па ініцыятыве адміністрацыі цяжарных жанчын, а таксама маці, якія кормяць грудзьмі, і жанчын, якія маюць дзяцей ва ўзросце да аднаго года, апрача выпадкаў поўнай ліквідацыі ўстановы, прадпрыемства, арганізацыі, калі дапускаецца звольненне з абавязковым іх працаўладкаваннем.

У сувязі з далейшим пашырэннем працоўных правоў грамадзян асаблівае значэнне набывае пытанне аб гарантых захавання гэтых правоў. Кодекс узмацняе судовую абарону працоўных правоў. Работніку, якога незаконна звольнілі з работы або перавялі на іншую работу і затым аднавілі на ранейшай работе, выплачваецца па раешненню суда (або пастанове іншага органа па разгляду працоўных спрэчак) сярэдні заработка за час вымушанага прагулу (або розніца ў заробку за час выканання работы, якая аплачваецца ніжэй), але не больш як за тры месцы.

Новы Кодэкс законаў аб працы Беларускай ССР уступіць у сілу з 1 кастрычніка 1972 года.

А. ХВАСТОЎ,
кандыдат юрыдычных навук

На ГЭТЫ раз у мяне няма задання — пісаць нарыс ці выступаць з нататкамі або тым больш з «роздумам» па пытанню... алкагалізму. Па гэтаму пытанню я больш згодна з людзьмі старажытнага свету. П'яніц, што валяліся пад плотам і сваімі мярзотнымі языкамі бэсцілі людзей і белы свет,— яны, старажытнія, яшчэ задоўга да нашай эры вучылі даволі радыкальнымі сродкамі (і тагачасныя летапісцы сцвярджаюць, што сродкі тыя былі дзейсныя). У Кітаі, напрыклад, п'яніц каралі смерцю. У Індый прымушалі піць з раскаленых сасудаў кіпяча віно, якога яны гэтак прагнулі. Жанчын-п'яніц, папярэдне выпалішы ім на лбу пасудзіну, з якой яны напівалися, выганялі з дома.

У рымлян была свая навука, у галандцаў свая. У Англіі ж існаваў некалі такі звычай: на шыю п'яніцу надзвявалася ярмо і ў такім выглядзе яго вадзілі па вуліцах горада.

А ў Мексіцы п'янчуг цяпер здымоюць на кінастужку і круцяць яе — спачатку самім «героям», потым іх блізкім і сябрам, а затым ужо цэламу гораду. Прычым, горад цешыцца гэтым павучальнымі відовішчамі бясплатна! Выдаткі па здымках і за пастаноўку фільма нясе сам «герой».

І ў нас сёння, на жаль, яшчэ таксама знайшлося б—ды яшчэ колькі! — і «герояў» і «сюжетаў»...

Можна ўявіць сабе, колькі разоў пачынала яна гэту вучнёўскую, у клетачкі, старонку. Колькі адпакутавала і адплакала, пакуль, нарэшце, перамагла сябе, прымусіла напісаць у рэдакцыю. Пішуць жа іншыя і атрымліваюць дапамогу. Дык няўко ж не знайдуцца людзі, якія памогуць ёй?..

І дзяўчынка (а ўласна кажучы, чаму дзяўчынка? — ёй было ўжо 16 год, яна была ўжо студэнткай) расказала ў пісьме ў рэдакцыю, як яна пражыла гэтыя свае 16 год.

«Мне нават страшна ўспомніць іх. Мой малодшы брат Пенця хворы на парок сэрца, бо калі яго не было яшчэ на свеце, бацька біў маму і ўвесь час піў. Бацька нас кідаў і поўтым вяртаўся. У міліцыі ён даваў распіску, што не будзе чапаць нас. А ўсё роўна працягваў сваё. Калі ён п'яны, мы ўсе калоцімся ад страху: на сваю родную маці ён кідаўся з наожом, у брата кідаў цаглінаю. Вось і сёння схапіўся за тэлевізор — і да мамы: «Я цябе даграблю!»

«Даграблю»... тэлевізарам! Гэта не нейкімі там лейцамі, як

пры цару Гароху вучылі жонак, а... тэлевізарам! Можна сказаць, ідучы ў нагу з часам.

Паслухаем, аднак, далей, што расказала дачка: «Наша мама працуе ў магазіне, яна выдатны работнік, за сваю працу мае грамату і медаль. Я не разумею, як можа так жыць мама?»

Я знаю не называю тут імёнаў. Перш за ўсё таму, што гэтага прасіла сама дзяўчына, аўтар пісьма. Па-другое, пісьмо нашай адрасаткі не засталася без увагі. Ім займаліся райком партыі, займаліся калектыву, дзе працеваў той бацька. Займаліся, відаць, недарэнна і не без поспеху, бо пасля таго рэдакцыя атрымала яшчэ адну кароценку староначку, у якой была і падзяка за дапамогу, і няёмкасць, што вось яна, дачка, вымушана была пісаць такое пісьмо, і надзея, што «і ў нашай сям'і яшчэ, можа, паселіца радасць...»

Як жа ўсё гэта вытлумачыць? У чым шукаць прычыну і каго вінаваціць?

Не будзем сарамліва адводзіць позірку убок: усе мы — і грамадскасць, і міліцыя, і прафсаюзы — усе мы не заўсёды яшчэ з'яўляемся на заклік SOS. Але ж SOS раздаецца ўжо тады, калі карабель ідзе на дно... Калі пасудзіну, якая носіць назуву сям'і і дому, гатовы пакінуць нават дзеци. Ім не заўсёды праста зразумець, хто больш вінаваты ў караблекрушэнні: бацька ці маці. Бацька, бачаць яны, штодня прыходзіць дадому п'яны, лаеца на чым свет стаіць, усчынае бойку. Да яго зразумелае пачуццё, зразумельня адносіны. А маці? Маці стараецца зрабіць выгляд, што нічога не здарылася («Хто цяпер не п'е?») Маці ўсё церпіц і паўтарае, што церпіц праз іх, дзяцей: яна не хоча, каб яны, дзеци, засталіся сіротамі пры жывым бацьку.

Але іх, дзяцей, хіба ашукаваеш?

Вінаватых караюць. І будуць караць па ўсёй строгасці савецкага закона. Аднак ці заўсёды вінаваты адны толькі вінаватыя?

«Як можа так жыць мама?» Гэта пытанне прымушае вельмі сур'ёзна задумацца над таім паняццем, як чалавечая годнасць. У дадзеным выпадку — годнасць жанчыны.

«Заява

Муж часта п'е, нідзе не працуе, а калі і ўладкоўваецца на працу, дык доўга не трymаецца, бо заўсёды яго звальняюць за п'янку. Дома таксама ўсчы-

нае скандалы і бойкі і таму больш часу праводзіць у міліцыі, чым дома... Меў за хуліганства судзімасць і г. д. Пішу гэта я вось з якой прычыны. У гарадскім Савеце мне кажуць: «Табе з твайм мужам нельга даваць кватэру ў грамадскім доме...» Я ўжо спрабавала пайсці ад яго ды і так не начую часам па тры дні до ма праз яго бойкі. А на кватэру мяне ніхто не хоча браць, бо ўсе ведаюць, што ён будзе хадзіць, лаяцца і біцца... і вось з гэтай прычыны мне даводзіцца жыць з двума дзецьмі ў свякрухі ў адным пакоі ў 14 квадратных метраў. Я прашу ў рэдакцыі дапамогі. Бо жыць мне так не мэд!

Які ўжо там мэд!..

Пісьмо гэтае прыйшло з Любани ад Марціновіч Веры Іванаўны. Які там мэд, такое жыццё, ды і дзе яно — тое жыццё! Кожны дзень п'янка, лаянка, выцвярэзняк, міліцыя. Жахліва ўявіць, як ўсё гэта можна выцверпець, як можна наогул так жыць і ў імя чаго? І гэта ж, мяркуючы па пісьму, пачатак жыцця. Старэйшы сын сёлета ідзе толькі ў першы клас. Гэта ж, каб на добры лад, толькі цешыцца людзям...

І ўсё ж рэдакцыя, да таго ж рэдакцыя жаночага часопіса, наўрад ці адважыцца даваць вось гэтакую рашучую рекамендацію, як Любанскі гарвыканком: «Калі б ты яго кінула і не жыла з ім, то мы б табе далі кватэру».

Кінь і не жыві. Лёгка сказаць! А з другога боку што ж застаецца — ўсё жыццё цярпець? Ці, можа, трэба яшчэ раз ўсё ўзважыць і, ўсё прыгадаўши (ён жа не заўсёды быў такі, ён жа быў некалі і ўважлівы і ласкавы), не кідаць, а паспрабаваць яшчэ змагацца?

І тады, мусіць, непазбежна само па себе ўзнікне пытанне: калі ж гэта ўсё-такі здарылася, што ён пачаў вось так піць? І што ты яму сказала, калі ён першы раз прыйшоў дадому п'яны? І як стрэла яго, п'янага, другі раз? Ці хапіла ў цябе мужнасці, ці хапіла жаночага ўмення і такту адразу ж, з тых яго першых п'яных кроак, пастаяць за сябе, за дзяцей? І пастаяць за яго самога таксама!

Ніхто ж не стане пярэчыць што адзін п'е таму, што нікак не размінецца з поўнай бутэлькай, а другі... Якіх толькі прычын не здаряеца ў гэтага «другога»!

Вось ён, «новенькі» — мадалы рабочы завода атрымлівае першую сваю палучку. Загадзя

ён падрахаваў ужо яе і размеркаваў па «графах». Перш за ўсё Юрку — сыну! — таго агністага стаенніка з капронавым хвастом і грывай, што б'е капытом прылавак у «Дзіцячым свеце». Майцы (яны так і засталіся са школы яшчэ Майкай і Генкам) каробку цукерак — самую большую ў «Лакамцы». І букет кветак. У мамы таксама будзе ўрачысты дзень: вось сын ужо і стаў на ўласныя ногі. Скончыў ГПТВ, адслужыў армію, мае сям'ю... Маме — торт.

Як светла пачыналася гэта раніца першай палучкі. А кончыўся рабочы дзень складчайнай калі прахадной.

— З цябе, Генка, належыць удвая, ты сёння хрэснік...

«Генка-хрэснік» дадому вяртаецца хоць і ў выдатным настроі («Улица, улица, ты, брат, п'яна...»), аднак і з пэўным адчуваннем непапраўнай віны: застаецца стаяць у магазіне на паліцы Юркаў рысак, вянуць недзе Майчыны кветкі... І да мамы не толькі не забег з тортом, але пазваніца па тэлефоне забыўся.

Асцярожны вінаваты званок у дзвярах уласнай кватэры: Юрка ўжо даўно спіць, Майка вочы праглядзела чакаючы... Ах, чорт, як нядобра ўсё атрымалася!.. Што скажа Майка?

Майка, Мая, будзь мудрая... ...Быць мудрай — гэта нялётка, і гэта ведаюць нават самыя мудрыя жанчыны... Мудрасць — гэта не ўсёдараванне, гэта хутчэй сіонім двух іншых не менш змястоўных паняццяў, як жаночая гордасць, як годнасць жанчыны.

І сённяшняя наша гаворка пра жаночую годнасць. Пры сустрэчы з ёю мы заўсёды з павагай схілем галаву. І нас ахоплівае гнеў і абурэнне, мы гарым ад сораму, калі бачым, як топча годнасць жанчыны які-небудзь брудны бот. Аднак не лепш бывае, калі жанчына забывае сама ці не здагадваецца нават, што такое паняцце існуе наогул.

«Жадаю сумесна пражываць»... — так пісала ў рэдакцыю Раманчук Алена Іосіфаўна пасля таго, як п'яны муж спаліў хату і, адбыўши тэрмін турэмнага зняволення, неўзабаве «выдаткаваўши ў магазіне на спартыя напіткі 2 рублі грошай, нанёс цялесныя пашкоджанні дачэ Ганне...» (з адказу начальніка Клецкага раённага аддзялення міліцыі).

«Жадаю сумесна пражываць»... — гэта пасля ўсяго толькі што сказацага. Не жыць — пражываць. З дня ў дзень, з году ў год, руйнуючы сваё жыццё і руйнуючы жыццё ўласных дзяцей.

Каб гэтага не здарылася, чалавек не павінен «пражываць». Ен павінен жыць. На тое ён і Чалавек.

Алена ВАСІЛЕВІЧ

21

НА ТОЕ І ЧАЛАВЕК...

ЛЮДЗІ ДОБРЫЯ

— Вунь да той бярозы — хто першы? Раз, два, тры!..

Тупаюць босыя ногі, нібы прыпякля пяткі нагрэтае сонцам сцежка. Уздымаюцца кароценкія язычкі пылу. Паўлік, вядомая справа, наперадзе. Яго смалянныя завіткі мільгаюць ужо ля бярозы. Дзве Валькі, адна цыбатая, бялявая, другая меншая, чарнявая, стараюцца з апошніх сіл.

Цяжка дыхаючы, усе троє не могуць стрымаць беспрычынага смеху.

— Мала кашы елі,—зазначае Паўлік.

Гаворыць без пахвальбы і сама задаволенасці: ён не ганарлівы. Абедзе Валі гэта ведаюць. А на ўсякі выпадак, каб задавацца не стаў, чарнявая Валі Мацук кажа:

— А я зусім і не да канца старалася. Так толькі. Вось калі-небудзь яшчэ паспрабуем...

Паспрабаваць не давялося. Аднойчы ранкам, накідаўшы на воз свежага сена, адvezлі Вальчыны тата і мама непрытомную Вальку ў Стоўбцы, у бальніцу. Страшная хвароба парализавала руکі, ногі, твар. Дваццаць дзён праляжала Валька ў бальніцы, многа грошай павінен быў заплаціць бацька за лячэнне. Але самае страшнае было тое, што доктар нарэшце сказаў:

— Гэта цяпер на ўсё жыццё. Вылечыць немагчыма...

Боль, страшны, пакутлівы, у кожнай клетачы цела, перашкаджаў Валі поўнасцю ўсвядоміць тую байду, што звалілася на яе. І толькі калі на ўскрайку вёскі, каля рэчкі, убачылі яе, ляжачу на возе, няшчасную, бездапаможную, загарэлую да чарнаты Валі Мілюць і Павел Кучура, дайшоў да яе сэнс сказанага ўрачом: «Немагчыма».

— Мамачка, не хачу жыць! Не хачу!..

Валі здавалася, што крычыць яна гучна. А слабы галасок чулі толькі Валі ды Павел.

Валі Мілюць прыпала да застылага твару, цалавала нерухомыя рукі і шчокі, мокрыя ад слёз.

— Валечка, даражэньская, не трэба! Вось убачыш, ўсё будзе добра. Ты падправішся, ты абавязкова падправішся!

Павел нахіліўся з-за Валінага пляча.

— Чуеш, Валечка! Цяпер у нас улада будзе не панская, Савецкая. Лячэнне будзе бясплатнае, я сам падрады ё чуў. А ў Саветаў, ведаеш, мэдыцына якая...

У чатыраццаць год лёгка паверыць у цуд. Палавіну дня Валька рассказала пра школу. Цяпер усе вучаны беларускую азбуку, нават тыя, каму 14—15 год, вучаны чытаць на беларускай мове. А вучыцца, кажуць, можна колькі хочаш і бясплатна.

— І як толькі ты падправішся, Валечка, мы з табой падзем вучыцца на ўрачоў.

Стаць урачамі азначала на мове чатыраццацігадовых — уступіць у адзінборства з хваробамі і перамагчы.

Ішоў тысяча дзесяцьсот трыццаць дзесятых год.

Валі Мілюць сапраўды закончыла фельчарска-акушэрскую школу. Павел—Гродзенскі педінстытут. Але на шляху да іхніх мары стаяла цяжкае ліхалецце—вайна. Для Валі Мацук была яна ўдвая цяжкім выпрабаваннем. Мала таго, што давялося паходзіць усе надзеі лячыцца і вучыцца. У час карных налётаў сядзела яна дзе-небудзь у сырой выкананай у зямлі яме. За калекамі фашисты не прызнавалі ніякага права на жыццё.

Руки з цягам часу набылі рухомасць, аднавіліся мышцы твару. А ногі... ёй ужо не суджана было стаць на ногі. Пазней даведалася, што такое поліяміэліт. Але не было той безнадзейнай роспачы, якая жыла ў ёй раней. Можа таму, што яе вялікае гора ужо не здавалася вялікім побач з велізарным людскім, якое напаткала ўсю краіну і яе вёску. І радасць сваю яна знаходзіла ў тым, каб першай выслушаць і перадаць радасныя весткі, якія ідуць з Захаду, каб пісаць за салдатак, што напрацаваліся за дзень, вялікія пісьмы туды, на перадавую, дзе ваявалі іхнія сыны і мужы. Яна ўмела знайсці тыя адзінныя слова, якія няхітра і чуліва расказвалі, як любяць і чакаюць маці, жонкі і сёстры.

Валі і Павел прыходзілі кожны дзень, а то і па некалькі разоў на дзень. А былі яны ў тым узросце, калі пачынаецца аббуджэнне невядомых пачуццяў, душэўных хваляванняў. Разумеючы Валін стан, сябры тактычна адводзілі яе думкі ад горкага самааналізу. Штосьці новае адбывалася і ў душы асуджанай на нерухомасць дзеячыны: яна вучыла сябе не зайздросціць чужому шчасцю, не быць эгаістычнай, капрызлівой хворай, якіх ёй здаралася бачыць. Яна прывучыла сябе прачынца з пачуццём радаснага чакання. І тыя, хто прыходзіў да яе, не прыкідаліся вясёлымі — ім і сапраўды не трэба было прымушаць сябе. Яна падхоплівала любую тэму, раіла, спачувала, і ўсё гэта з сардэчнасцю, спагадай. І ў нейкі момент рашуча каман-

давала тым, хто сабраўся ля яе пасцелі:

— Хай бы вы на рэчку збегалі, наплавалі! А я кнігу пачытаю, потым вам раскажу...

Хлопцы і дзяўчыны беглі на рэчку, а яна бралася за кнігу. Кніг было шмат. Якім спосабамі здабывалі іх сябры?! У сваім сяле ўсё, што можна было чытаць, — было даўним даўно прачытаані. Аднекуль перавандравалі ў яе руки «Коннік без галавы», «Прыгоды Тома Сойера», «Хаціна дзядзькі Тома», і вечарамі перад сцішанай аўдыторыяй яна пераказвала прыгоды герояў.

Такія вечары ўваходзілі ў традыцыю. Яна трymала моладзь каля сябе талентам выдатнай расказчыцы, не згасальнае весялосцю, аптымізмам, любою да песні і жыцця наогул. Яна быццам гаварыла ўсім: «Глядзіце, як мне добра, а вам вось, вам, здаровым і моцным, павінна быць яшчэ лепш». Быццам прачытаўшы думкі сяброў, раптам камандавала:

— А ну, пайшлі ў клуб, на танцы!

Пакідаць яе адну нядобра. Несці на руках цяжка. І тады вырашылі: трэба зрабіць каляску. Косця Хваль быў майстрам на ўсе руки. Толькі дзе ўзяць дэталі для каляскі? І самае глоўнае — колы?

Колы знайшліся ў настаўніцы Надзеі Канстанцінаўны Трубілка. Каляска атрымалася не вельмі прыгожая — самаробная ўсё-такі, але для Валі яна была даражэйшая за залатую карэту. Яна адкрыла шлях і ў кіно, і на вуліцу, і на танцы: пабыць побач

УСІМ ДА ТВАРУ

Калі дапусціць, што шкло і метал могуць усміхацца, то шаснаццацю тысячамі ўсмешак сустранала наведвальнікаў камерцыйная выстаўка чэхаславацкай біжуэтарыі. Іменна столькі — 16 тысяч! — відаў караляў, брошак, пярсцёнкаў, завушніц, кілісці, бісеру, гузінку і іншых упрыгожанняў было прапанавана ўваже прадстаўнікоў камерцыйных арганізацый з розных рэспублік Савецкага Саюза ў беларускім аддзяленні гандлёва-прамысловай палаты СССР.

Чэхаславацкая біжуэтарыя абавязкована закране чуйную струнку ў душы любой жанчыны. Эта не перавелічэнне, бо сярод многіх тысяч узору выбераць сабе ўпрыгожанне і аматаркі экстравагантнага, і паклонніцы строгага, сур'ёзнага стылю. Паклонніц чэхаславацкай біжуэтарыі можна сустэрэць у 120 краінах свету. Такому попыту не трэба дзівіцца: старанасць апрацоўкі, выдумка і вынаходлівасць раскрываюць «душу» шкла і металу, канцэнтруюць у маленькай кропельцы ці то прамень сонца, ці то вясёлкавую шматнолернасць чэрвень-снага лугу, ці то празрысты блакіт лёду, а ў канчатковым выніку — робяць нас прыгажэйшымі, нясуць радасць.

Этую радасць дораць нам трыццаць тысяч чалавек, занятых у такай вытанчанай галіне вытворчасці ў ста-

з нечым шчасцем і радасцю—гэта таксама шчасце.

А жыщё ішло сваёй чаргой. Аднойчы Валя Мілюць, самая блізкая сяброўка, призналася, што яна кахае і што ёй трэба ехаць у Калугу да будучага мужа. Здавалася, ніхто ўжо не заменіць Валю, так зраслася з ёй душой і сэрцам. Але паехала Валя—і ўсё часцей і часцей началі забягачь малодшая пляменица Паўла Аня Смалянка і Міша Курыла, сакратар камсамольскай арганізацыі і загадчык клуба.

— Нам, Валя, самадзеянасьць патрэбна,—сказаў ён аднойчы.—Усё ад цябе залежыць...

Яна ганаўлася гэтым даручэннем. Перачытала мноства п'ес. Лепшыя, на яе думку, прапаноўала сябрам. Рэпетыравалі калі ў клубе, а калі і ў Валіным доме. На спектаклях яна сядзела на самым лепшым месцы, была і галоўным гледачом, і галоўным рэжысёрам, а часам і суплётам.

Ішлі дні. Вось і Аня прынесла паштаваць вясельнага пірага, прывяла свайго Мішу—Міхайлі Рыгоравіча. І зноў балюча сціснулася сэрца: не будзе цяпер часу ў Ане дзяліць з Валей кожную вольную хвіліну. Пойдуць дзеци, і не застанецца ў Ане гэтых хвілін.

І памылілася. Колькі разоў на сваіх руках выносіла Аня яе да каляскі, каб везці ў клуб або на рэчку!

Аднойчы прыезджая дзяўчына, сакратар суда, убачыўши яе ў самаробнай калясцы, парыла:

— Вам бы каляску памяняць трэба. Зварніцеся ў сабес.

Напісала заяву, пачала чакаць. З'ездзіла ў Навагрудак на камісію, і неўзабаве яе мара—зручная каляска стаяла на дверы дома, пабудаванага пры дапамозе калгаса. Затрапятаўшы ад радасці, яна тут жа панікла ад гора: доўгачаканая прыгожая каляска не была разлічана на такіх інвалідаў. Упершыню за шмат гадоў яна не стрымалася ад плачу.

Першым убачыў яе ў слязах сусед Уладзімір Коваль. Пабег у вёску—клікаць людзей. Задыхаўшыся, прымчаўся Міша Курыла. Зірнуў і прадэкламаваў яе любімае:

Ничто нас не может
Вышибить из седла,
Такая уж поговорка
у Валентины была.

— Ну, не плач, сціхні, дурненькая. Вось зараз агледжу, абавязкова штосьці прыдумаем.

Сышліся людзі. Агледзеў Міхайл машыну—бляха патрэбна. Сусед Аляксандр Лукіч Кучура кінуўся ў хату: застаўся ліст—дах крыў. І падагнаў Міша ўсё як трэба.

Шчаслівая Валя ехала на рэчку. За ёю беглі ўсе, хто на той час быў у вёсцы: і старыя, і малыя. Кожны радаваўся не менш за Валю.

Невялікая вёсачка Скорычы. А хороших людзей выйшла адсюль няма. Працујуць у полі, настаўнічаюць, лечаць людзей. Здольныя людзі нараджаюцца ў Скорычах. І ёсць адна

асаблівасць у іх: не пройдуць яны абыякава міма чужога гора, прымуць блізка да сэрца чужую бяду. Можа таму, што з пакалення ў пакаленне перадаецца па спадчыне чалавечая дабрана.

Валянціне Васільеўне Мацук, якая вось ужо 32 гады прыкавана да пасцелі, гэта зразумела лепш, чым іншым.

Вось Зіновій Мікалаевіч Лебедзеў падагнаў кана да дверы, каб везці яе на Нёман, на свята калгаснікаў. «Не дома ж ёй сядзець!»—разважае ён. Яго жонка Воля кожны дзень унісе на руках і вынесе Валю, некалькі разоў забяжыць—ці не трэба чаго? (Бацькам Валі ўжо за восьмы дзесятак). Яшчэ адна суседка, Надзея Пучко, прыйшла спытаць: можа бялізну памыць? Пеця Анцух прынёс «Планету людзей» Экзюперы. Міша Курыла наказаў: «Ты, Валя, на падпіску гроши не траць, я «Вокруг света» сам вышшу і табе буду заносіць кожны нумар». Нона Неўмывака прыйдзе заўтра, каб дапамагчы Валі.

На святы—пад Новы год, у Дзень Перамогі, на 8 Сакавіка—яны збіраюцца ў Валіным доме. Прыйнесьці падарункі, накрыюць стол, і хтосьці абавязкова скажа:

— А ну, Валечка, тваю любімую...
І льецца песня з Валінай хаты.
Усе ведаюць: Валі весела і добра з імі. А ім добра з ёю.

В. КАРАЛЁВА

Карэліцкі раён

ражытным горадзе Ябланцы над Нісай. З гэтага горада расцікаюцца па розных краінах свету і асядаюць у жаночых шкатулках упрыгожанні самых розных камбінацый, форм і колерных адценняў.

Пяцьсот мастакоў накіроўваюць гэты зязючы паток у рэчышча моды. Мадэльеры толькі яшчэ спыняюць сваю ўвагу на нейкіх мадных колероў, тканинах, а мастакі па біжуэтары ўжо шукаюць імпануючыя дапаўненні—аксесуары.

— Мастакі ўлічваюць усё,—расказаў камерцыйны дырэктар выстаўкі Олдржых Лімбурскі,—якая форма дэкальта, якія прычоскі—доўгія або кароткія—цяпер у модзе. Калі упрыгожанні дрэнна спалучаюцца з дэталямі адзення—яны асядуць у магазінах мёртвым грузам. Тому нашы мастакі падтрымліваюць сувязі з дамамі мадэлей усіх краін свету. Напрыклад, мы пасляхова супрацоўнічаем з Маскоўскім домам мадэлей. Па эсізах В. Зайцева зроблена некалькі упрыгожанняў. Добрая творчая дружба звязвае нас і з мінскімі мадэльерамі.

— Што з упрыгожанняў, якія вы прапануеце, будзе асабліва модна ў гэтым сезоне?

— Брошкі і свінцовыя пацеркі (бісер, кішталь). Савецкія жанчыны атрымаюць шмат мадных упрыгожанняў, бо камерцыйныя прадстаўнікі адабралі найлепшыя ўзоры, а Савецкі Саюз, як вядома, з'яўляецца самым буйным заказчыкам «Ябланэкс».



ЭКРАН



Кінематографісты «Масфільм» перадаюць на суд гледачу яшчэ адну новую работу — каляровую шыроказ экранную мастацкую кінастужнку «Салярыс». Карціна пастаўлена рэжысёрам Андрэем Тарноўскім па матывах аднайменнага навукова-фантастычнага рамана польскага пісьменніка Станіслава Лема. На XXV Міжнародным кінафестывалі ў Канах фільму «Салярыс» прысуджан Вялікі спецыяльны прыз журы.

Галоўныя ролі выконваюць Данатас Баніёніс, Уладзіслаў Дваржэцкі, Наталля Бандарчук, Юры Ярвет, Анатолій Салацінцын.

Галоўныя ролі выконваюць Данатас Баніёніс, Уладзіслаў Дваржэцкі, Наталля Бандарчун, Юры Ярвет, Анатолій Саланіцын.

Каляровую мастацкую кінастужку «Цень» випусціла кінастудія «Ленфільм». Аўтары сцэнарыя Юлій Дунской і Валерый Фрыд, рэжысёр-пастаноўшчык Надзея Кашаверава. У аснову карціны пакладзена аднайменная п'еса-казка Яўгенія Шварца аб барацьбе сумленнага Добрата Вучонага са сваім нікчэмным Ценем, у якім увасобіліся каварства, жорсткасць, подласць, зрадніцтва.

У галоуных ролях заняты Алег Даль, Уладзімір Этуш, Георгій Віцын, Анастасія Вярцінская, Сяргей Філіпаў, Людміла Гурчанка, Андрэй Міронав.

Новая эстонская мастацкая кінааповесць «Бераг вятроў» пастаўлена рэжысёрам Калю Кійском на кінастудыі «Талін-фільм» па матывах першай кнігі аднайменнага рамана Ааду Хінта. Карціна расказвае аб працэсах, якія адбываліся ў Эстоніі ў 1901—1905 гадах. Гэта шматпланавае апавяданне з мноствам герояў і некалькімі сюжэтнымі лініямі вырастает ў широкую панараму грамадскага жыцця вострава Саарэмаа на пярэдні першай руснай рэвалюцыі і ў гады яе.

У галоўных ролях здымаліся Хейно Раудсік, Хуго Лаур, Лейла Сяялік, Антанас Барчас.

Цікавыя фільмы для дзяцей—«Дзівак з пятага «Б» вытвор-
часці Маскоўскай кінастудыі імя М. Горкага і каляровы казах-
скі мастацкі кінафільм «Нас чацвёра». Яны спадабаюцца юным
гледачам.

Р. КРОПЛЯ



Кадр з кінафільма «Ценъ».

ТУРКМЕНСКИЯ СТРАВЫ

СУП КЮФТА БАЗБАШ



На 500 г бараніни — 2 яйкі,
50 г рису.

Прыгатаваць мясны булён.
Незадоўга да заканчэння вар-
кі дадаць у яго перац і злёгку
падсмажаную цыбулю.

Заварыць булёнам рыс. Прапусціць бараніну праз мяса-рубку. Пакласці ў фарш вараны рыс, сечанае крутое яйка. Заправіць соллю, перцам, пакрышаным зяленівам. Зрабіць

з фаршу буйныя шарыкі і зварыць іх у кіпячым булёне.

Перад падачай на стол збіць яйка, развесці яго малаком або булёнам і заправіць гэтай сумесцю суп.

СУП З ФАСОЛІ З ЛАПШОЙ


На 300 г бараніны — 150 г фасолі, 2 стаканыя лыжкі муки, 1 яйка, 1 цыбуліна, 600 г кіслага малака, чырвоны молаты перац — па смаку.

Пакласці ў кастрюлю бараніну і фасолю. Заліць халоднай вадой, паставіць варыць.

Праз гадзіну-пайтary дадаць пакрышаную і злёгку падсманжаную цыбулю, лапшу, чырвоны перац.

Перад падачай на стол зняць суп з агню і заправіть кіслым малаком.

МОЙ РОДНЫЙ КУТ...



Чорныя буслы Белавежы...

На першай старонцы вокладкі: майстар спорту Раіса Зімніцкая.


Фота У. Вяжоткі.

ПЫШКІ



Добра прамыць сушаныя фрукты ў цёплай вадзе. Адца-дзіць на сіта, каб сцякла вада. Зварыць рассыпчасты рыс, за-правіць маслам. Разагрэць масла і падсмажыць на ім сушаныя фрукты. Пад канец да-даць крыху гарачай вады і мёд. Тушиць пад накрыўкай 10—15 мінут.

БОРАНІ З КУРАНЯТ



На 3 шклянкі муکі — 120 г алею, 10 г дрожджаў.

Прыгатаваць крутое дрожджае цеста на вадзе, без здобы. Раскачачы круглыя праснакі велічынёй з патэльню, на якой іх будуць пячы. Разагрэць масла і падсмажыць праснакі з двух бакоў.

ПЛОЎ З СУШАНЫМІ ФРУКТАМІ

На 600 г рысу — 100 г курагі, 50 г чарнасліву, 100 г мёду, 200 г таплёнага масла.

На 1 куранё — 700 г бакла-жанаў, 60 г таплёнага масла, 400 г кіслага малака, цукар, карыца, шафран — па смаку.

Абсмажыць кураняты, як звычайна. Падсмажыць бакла-жаны, нарэзаныя кавалкамі. Настаяць шафран на вадзе. Змяшаць гэты настой з кіслым ма-лаком (мацоні), заправіць цук-рам і карыцай. Пакласці кура-няты на блюда, а навокал — сма-жаныя бакла-жаны, паліць за-праўленым кіслым малаком.

ГУМАР


— Як мне апра-
нуцца ў тэатр?
— Хутчэй.



— Ну і дысцып-
ліна! Амаль яшчэ
паўтары гадзіны
працы, а наша сак-
ратарка дамоў пай-
шла.



Мал. А. Чуркіна.



ГАЛАВАЛОМКА

У клеткі па радыусу ўпішыце слова, значэнні якіх указаны ніжэй. Калі слова будуць упісаны правільна, то ў выдзеленых клетках (па руху стрэлкі гадзінніка) прачытаеце беларускую народную прыказку аб дружбе.

Значэнні слоў: 1. Тып, марка канструкціі. 2. Від штучнага валакна. 3. Курортны горад у Крыму. 4. Мінеральная лячэбная вада. 5. Горад у Брэсцкай вобласці. 6. Невялікі вершаваны твор з легендарным, казачным або гістарычным зместам. 7. Тапаграфічны прыбор. 8. Музычны твор з трох або чатырох частак, розных па свайму харектару і тэмпу. 9. Група людзей, якія аб'ядналіся для сумеснага выканання якой-небудзь работы. 10. Савецкі лётчык-касманаўт. 11. Беларускі паэт, аўтар паэм «Мужнасць». 12. Востраў у Карыбскім моры. 13. Алю-мініевая руда. 14. Сельскагаспадарчая прылада. 15. Збожжавая культура. 16. Планета. 17. Буйны вугальны басейн нашай краіны. 18. Горад у Гродзенскай вобласці. 19. Адзін з цэнтраў беларускай цементна-шыфернай вытворчасці. 20. Наносны пясчаны ўзгорак у стэпах, пустынях. 21. Горад-герой. 22. Горад у Польшчы. 23. Беларускі скулптар. 24. Цяпліца для вырошчвання расады і ранній агародніны.

Склад А. САНКЕВІЧ.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ № 5

Па гарызанталі: 1. Бембель. 4. Мазурук. 8. Кара. 10. Стыр. 11. Нікольскі. 14. «Астап». 17. Лукас. 18. Баданаў. 19. Аку-ліч. 20. «Аманал». 23. Паставы. 25. Русак. 26. Гайна. 30. Лагіно-віч. 32. «Амон». 33. Клім. 34. Азарычы. 35. «Бярозка».

Па вертыкалі: 1. Бакалаў. 2. «Мара». 3. Левін. 5. Алыка. 6. Рыта. 7. Кіраўскі. 9. Глебаў. 12. Данукалаў. 13. Кудраўцаў. 15. Даніалаў. 16. Наумава. 21. Іткіна. 22. Прусава. 24. «Лакамка». 27. Нарач. 28. Вілія. 29. Поля. 31. Клаз.

Галоўны рэдактар М. І. КАРПЕНКА. Рэдакцыйная камітэта: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОННАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЁНАВА, А. П. УС, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.
Тэлефон: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара,
аддзела прамысловасці — 32-38-14, аддзелаў сельскай гаспадар-
кі, культуры, быту — 32-38-24.


Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Чылаў. Карактар І. Л. Паўлава.
Журнал «Работніца і крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 16311. Здадзена ў набор 1/VII-72 г. Падп. да друку 25/VII-72 г.
Друк. арк. 55. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90^{1/2}.
Дадатак — выкрайка. Тыраж 379 358 экз. Зак. 1036. Цена 15 кап.

2226808

Цена 15 кап.

74995



8000000 198 13 18

+ прил.



Moga